



5 МАЯ 2011 г.
ЧАЦВЕР
№ 82
(26946)

Кошт 750 рублёў

ВЫДАЁЦЦА 3 9 ЖНІўНЯ 1917 г.

ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

Надвор'е

ХОЛАДНА, А ўНАЧЫ ЗАМАРАЗКІ ДА МІНУС 3

Да канца бягучага тыдня на тэрыторыі Беларусі захаваецца халоднае надвор'е, паведаміла рэдакцыя галоўнага сінаттык Рэспубліканскага гідрометцэнтра Міністэрства Аграпрамгаспадарчых рэсурсаў і сельскай гаспадаркі і лясной гаспадаркі Рэспублікі Беларусь.

«Прамая лінія»

ЛЕЧЫМ ДЗЯЦЕЙ ПРАВІЛЬНА

Прафілактыка, дыягностыка і лячэнне хвароб нырака і мочывыводзячых шляхоў у дзяцей — тэма нашай чарговай «прамой лініі», падчас якой на вашы пытанні адкажа член-карэспандант НАН Беларусі, Заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь, доктар медыцынскіх навук, прафесар, загадчык 1-й кафедры дзіцячых хвароб Беларускага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта Аляксандр Васільевіч СУКАЛА.

Дэфіцыту ні на якіх таварах у Беларусі няма

Аб гэтым паведаміў учора журналістам першы намеснік міністра гандлю Беларусі Аляксандр Забела, перадае карэспандант БЕЛТА.

Аляксандр ЛУКАШЭНКА: «АБАВЯЗАК КОЖНАГА ЖУРНАЛІСТА — НЕСЦІ ўЗВАЖАНУЮ І ДАКЛАДНУЮ ІНФАРМАЦЫЮ»

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваў прыватным гаспадарствам і ўдзельнікам XV Міжнароднай спецыялізаванай выставы «СМІ ў Беларусі», паведаміў ў прэс-службе кіраўніка дзяржавы.

Прамая лінія ПРАЦОЎНЫЯ ПРАВЫ, ЖЫЛЁВЫЯ ПЫТАННІ

Працоўныя і «жыллёвыя» пытанні былі вельмі няпростымі заўсёды, таму тэма нашай «прамой лініі» была выбрана зусім не выпадкова.



— Ці мае права кіраўніцтва сельгаспрадпрыемства па ўласным меркаванні змяніць чаргу на атрыманне жылля і, у прыватнасці, прадставіць дом па-за чаргой маладому спецыялісту?

Алена Пятроўна, Магілёўскі раён — Змяніць чаргу па ўласным меркаванні кіраўніцтва сельгаспрадпрыемства не можа. Разам з тым варыянт пазачарговага прадстаўлення маладому спецыялісту жылля магчымы — у выпадку, калі гэта абаворваецца ў калектыўным дагаворы гаспадаркі. І, дарэчы, у тым жа калдагаворы можна прадугледзець права на пазачарговае прадстаўленне жылля не толькі маладым спецыялістам, але і іншым катэгорыям грамадзян.



РАДАЎНІЦА НА БЕЛЫХ АБРУСАХ

У Судзілах у дзень Радаўніцы светла ад абрусаў і павязаных на крыжах белых ручнікоў і фартушкоў. Фартушкамі пазначаюць жаночыя пахаванні, мужчынскія — ручнікамі.

НА КАЛЕГ ПАГЛЯДЗЕЦЬ І СЯБЕ ПАКАЗАЦЬ...



У Мінску адкрылася XV Міжнародная спецыялізаваная выстаўка «СМІ ў Беларусі»

Больш за 600 сродкаў масавай інфармацыі з Беларусі, Расіі, Украіны, Азербайджана, Кітая, Кубы, Венесуэлы і Індыі прэзентавана на юбілейнай выстаўцы СМІ ў беларускай сталіцы.

— Форум дасць магчымасць параўнаць уплыў і сусаднісны розных метадаў перадачы інфармацыі, — значны падчас адкрыцця першы намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі Аляксандр РАДЗЬКОЎ.

МАЙ — МЕСЯЦ ЖУРНАЛІСТАЎ

— 15-я юбілейная прафесійная выстава «СМІ ў Беларусі» — гэта яркая падзея ў шэрагу значных падзей СМІ краіны, — гаворыць міністр інфармацыі Беларусі Алег ПРАЛЯСКОЎСкі.



Паласавацца фірменнымі звяздоўскімі цукеркамі на наш стэнд завіталі салісты гурта «Da Vinci».

ДЫПЛАМАВАНАЯ ЗА «ўЗНАГОРДЖАННЕ»

Каб атрымаць новую пасаду, жанчына «заказала» дакумент аб вышэйшай адукацыі.

ВЕТЭРАНЫ ЗМОГУЦЬ ПАТЭЛЕФОНАВАЦЬ ФРАНТАВЫМ СЯБРАМ БЯСПЛАТНА...

Удзельнікі Вялікай Айчыннай вайны атрымаюць у перадавыя тэлефонныя і святлоныя дні магчымасць бясплатных тэлефонных размоў.

МАЙЦЕ НА ўВАЗЕ

Удзельнікі Вялікай Айчыннай вайны атрымаюць у перадавыя тэлефонныя і святлоныя дні магчымасць бясплатных тэлефонных размоў.

КРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

БЕЛЫ ДОМ СКАРЭКТАВАЎ ПЕРШАПАЧАТКОВЫЯ ЗАЯВЫ ПРА ЛІКВІДАЦЫЮ «ТЭРАРЫСТА №1»

У аперцыі амерыканскага спецназа па знішчэнні Усамы бэн Ладэна, магчыма, быў скарыстаны сакрэтны верталёт-нябачнік, а таксама беспілотны самалёт, ажому ў Афганістане ў свой час далі мянушку «звер Кандагара».

ГЕРМАНИЯ І АўСТРЫЯ АДКРЫЛІ МЕЖЫ ДЛЯ ГАСТАРБАЙТАРАЎ

Германія і Аўстрыя з 1 мая 2011 года знялі абмежаванні на ўезд працоўных мігрантаў з дзесяці краін, якія ўступілі ў Еўрапейскі саюз у 2004 годзе.

ВУЧОНЫЯ ВЫСВЕТЛІЛІ, ЯКІЯ ХВАРОБЫ МОЖНА АТРЫМАЦЬ АД МАЦІ

Усё залежыць ад нашых бацькоў, заяўляюць навуковцы. Напрыклад, узнікненне мігрэні на 70-80% звязана са спадчынным фактарам.

У СКІДЗЕЛІ ПРЫ СУТЫКНЕННІ ЦЯГНІКА З ЛЕГКАВУШКАЙ ЗАГІНУЛІ З ЧАЛАВЕКІ

У Скідзэлі на чыгуначным пераездзе пры сутыкненні цягніка з легкавым аўтамабілем загінуў 3 чалавекі.

З МОГІЛАК НА МОГІЛКІ

Муж з жонкай (абое — 1939 г.н.) на Радаўніцу вярталіся з могілак. У Буда-Кашалёўскім раёне, ля вёскі Крыўск, іх «Фальксваген» на невадомым прычыне выехаў на сустрэчную паласу.

АУКЦЫОНЫ ПО ПРОДАЖЕ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ WWW.RLT.BY

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Руденск» (продавец) проводит повторный открытый аукцион по продаже здания склада, об. пол. 463,4 кв.м., расположенного по адресу: г.п. Руденск, ул. Железнодорожная, 3.

Table with exchange rates for various currencies including USD, EUR, and BYR.

Курс валют, установленный НБ РБ с 05.05.2011 г. (для БН разлик)

Курс валют, установленный НБ РБ с 05.05.2011 г. (для БН разлик)



Table with exchange rates for various currencies including USD, EUR, and BYR.

ISSN 1990 - 763X

Аляксандр ЛУКАШЭНКА:

«ТЭАТР-СТУДЫЯ КІНААКЦЁРА ПАД КІРАўНІЦТВАМ А. ЯФРЭМАВА СТАЎ АДНЫМ З САМЫХ ПАПУЛЯРНЫХ КАЛЕКТЫВАў БЕЛАРУСІ»

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 1 мая павіншаваў з 60-годдзем народнага артыста Беларусі Аляксандра Яфрэмава. «За гады плённай працы вамі створаны шэраг цудоўных фільмаў, якія сталі яркімі падыёмаў у сучасным мастацтве, заваявалі прызнанне калег і любоў гледачоў, — гаворыцца ў віншаванні. — Пад вашым кіраўніцтвам Тэатр-студыя кінаакцёра Нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм» ператварыўся ў адзін з самых папулярных калектываў краіны».

ПРЭЗІДЭНТ БЕЛАРУСІ ПАВІНШАВАў КАРАЛЕВУ НІДЭРЛАНДАў БЕАТРЫКС З НАЦЫЯНАЛЬНЫМ СВЯТАМ

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка 30 красавіка ад імя беларускага народа і сябе асабіста павіншаваў Каралеву Нідэрландаў Беатрыкс і нідэрландскі народ з нацыянальным святам гэтай краіны — Днём нараджэння Каралевы. Кіраўнік дзяржавы выказаў надзею, што беларуска-нідэрландскае супрацоўніцтва будзе паступова пашырацца ва ўсіх сферах.

АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА ВЫКАЗАў СПАЧУВАННІ ў СВЯЗІ СА СМЕРЦЮ АЛЯКСАНДРА ЛАЗАРАВА

У сувязі са смерцю народнага артыста Расіі Аляксандра Лазарава Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 2 мая выказаў глыбокія спачуванні яго родным і блізкім.

Палова бюджэту раёна — ад бізнэсу

Цікавы паказчык: паводле інфармацыі Віцебскай абласной падатковай інспекцыі, сярэд раёнаў Віцебшчыны найбольша ўдзельная вага плацяжкоў малага бізнэсу ў складзе бюджэтных паступленняў у Шумілінскім раёне — больш за 51 працэнт. Для параўнання, нават у Віцебску пакуль што толькі больш за 30 працэнтаў, а вось у Палацкім раёне — каля 40 працэнтаў.

Усяго на падатковым ўліку ў Прыдзвінскім краі зараз больш за 37,4 тысячы структур малага бізнэсу. Сярод іх індывідуальных прадпрыемстваў — больш за 29,3 тысячы. Калі ўзяць звесткі за першы квартал гэтага года, дык высвятляецца, што ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года аб'ём плацяжкоў склаў 122,8 працэнта. Агульная сума пералічэнняў у бюджэт склала звыш 148,5 мільярд рублёў.

Такія інфармацыя пацвярджае, што бізнэс добра развіваецца, і, безумоўна, спрыяе гэтаму падтрымка з боку дзяржавы.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

НА КАЛЕГ ПАГЛЯДЗЕЦЬ І СЯБЕ ПАКАЗАЦЬ...

«ТАКОЕ БАЧУ ПЕРШЫ РАЗ...» Асабліваю ўвагу сёлета прыцягвае прэса Расіі. Асобнымі стэндамі тут прадстаўлены СМІ Брансквай, Ульянаўскай, Ніжэгародскай, Калінінградскай і Валодзьскай абласцей. Асобны стэнд і ў прэсы Масквы, якая з'яўляецца сёлета ганаровай госцяй выстаўкі.

— Для нас вяліка радасць быць ганаровымі гасцямі выстаўкі, — прызначае намеснік кіраўніка Дэлегацыйнага СМІ і рэкламы ўрада Масквы Юлія КАЗАКОВА. — Гэта не першая выстаўка, у якой удзельнічае ўрад Масквы. З сабою мы прывезлі некалькі кніг, якія выдаюцца пры падтрымцы ўрада Масквы ў межах выдавчых праграм. Таксама — старэйшыя маскоўскія газеты, часопісы, некалькі агульнарасійскіх газет. Ужо ў першыя паўгадзінныя стэнды з газетамі сталі нааўпаўстаны — для мяне гэта прыемны шок. Я ўжо больш чым 15 гадоў удзельнічаю ў рознага кшталту выстаўках, але такое бачу першы раз. Гэта яшчэ раз пацвярджае неабходнасць прадстаўніцтва расійскай прэсы ў Беларусі — тут яна карыстаецца павышаным попытам.

Асобны стэнд на выстаўцы прысвечаны СМІ беларускай дыяспары за мяжой. Свае выданні на форум прывезлі беларусы Літвы, Латвіі, Украіны, Польшчы і Грузіі.

Напрыклад, **Саюз беларусаў у Латвіі** — вялікае аб'яднанне, у склад якога ўваходзяць яшчэ 12 маленькіх арганізацый у розных гарадах Лат-

віі. Беларусы выдаюць там газету «Прамень», якая распушчоджаецца бясплата. — Мы прывезлі апошнія нумары газеты «Прамень», якая выдаецца ўжо 16 гадоў і выходзіць на рускай і беларускай мовах, — патлумачыў карэспандэнту «Звязды» латвійскі беларус. — Сярод кніжных навінак — «Латвія» — Беларусь: дыялог двух культур», зборнік паэзіі, кнігі, якія выдаюцца Саюзам беларусаў Латвіі. Самы карысны наш здабытак — гэта выданне беларуска-латышкага і латышка-беларускага слоўніка. Гэта інавацыйны праект, такой кнігі раней не было, у ёй сабрана больш за 40 тысяч слоў...

ВЕНЕСУЭЛЬСКАЯ КАВА НА ДЭСЕРТ

Учора на пляцоўцы выдавецтва «Беларуская энциклапедыя імя Пётруся Броўкі» пасольства Венесуэлы арганізавала дэгустацыю венесуэльскай кавы і рому.

Як расказаў «Звяздзе» **Надзвычайні і Паўнамоцны Пасол Балівярэйскай Рэспублікі Венесуэлы ў Рэспубліцы Беларусь Амерыка Дзіяс Нуньес**, дэгустацыя — свайго роду аповед пра кураіны.

— У наступным годзе Венесуэла будзе прымаць удзел у якасці ганаровага госця ў штогадовай міжнароднай кніжнай выстаўцы-кірмашы. Наша пасольства стараецца ўдзельнічаць ва ўсіх культурных мерапрыемствах, якія прахо-

ПРАЦОўНЫЯ ПРАВЫ, ЖЫЛЛЁВЫЯ ПЫТАННІ

(Працяг. Пачатак на 1-й стар.)
«Працкі час працы на мініскам прадпрыемстве могуць паставіць у чаргу на паліцэйныя жылльёвыя ўмоў? І ці з'яўляецца абавязковай для пастаноўкі ў чаргу на месцы працы ў сталіцы найаўнасьце пастаянная мінская «прапіска»?»
 Анатоль Саўчук, г. Мінск

— Для пастаноўкі ў чаргу па месцы працы найаўнасьце пастаяннай рэгістрацыі (інакш кажучы, «прапіска») ў сталіцы не абавязкова — галоўнае, мець пастаянную рэгістрацыю на тэрыторыі нашай краіны. Што ж да першага пытання, то трэба мець на ўвазе: з 1 студзеня 2008 году ў Мінску ў чаргу на паліцэйныя жылльёвыя ўмоў у адміністрацыі раёна можна стаць (за выключэннем асобных катэгорыяў грамадзян) не менш чым праз 5 гадоў пастаяннай рэгістрацыі ў сталіцы, а ў чаргу па месцы працы — у выпадку або не менш чым 5-гадовай рэгістрацыі ў сталіцы, або не менш чым 5-гадовай працы ў сталічных арганізацыях. Прычым зварніце ўвагу: гаворка ідзе не толькі аб арганізацыях, але і чалавек працуе цяпер — на працягу 5 гадоў арганізацыі можа быць некалькі.

«Ці можа малады спецыяліст, які ўладкаваўся ў зарэгістравана ў Мінскім раёне, стаць у чаргу на жылльё?»
 Алена, Мінскі раён

— У Мінскім раёне дзейнічаюць такія ж правілы, як і ў сталіцы. Таму калі вы не былі накіраваны на працу ў Мінскі раён па размеркаванні, то стаць у чаргу на жылльё больш толькі пасля 5 гадоў пастаяннай рэгістрацыі.

«Ці застаецца ў чарзе на паліцэйныя жылльёвыя ўмоў сям'я з 4 чалавек, якая купіла за свае сродкі аднакаёўна кватэру?»
 Ірына Мікалаеўна Голуб, г. Гомель

— Стаць у чаргу вы зможаце, Але пры ўмове, што маці з'яўляецца непрацаздольнай — пенсіянеркай або інвалідам ІІ груп.

«Як маладая сям'я з адным няпоўналетнім дзіцём у сваёй час мы ўжо скарысталі правам на спісанне часткі камерцыйнага крэдыту на будаўніцтва жылля ў памеры 20 бюджэтарна пражытоковага мінімуму. Аднак цяпер у нас з'явілася другое дзіця. У сувязі з гэтым, ці магчыма зварнуцца за дапамогай у пагазненні камерцыйнага крэдыту паўтورا?»
 Сяргей Анатольевіч, г. Мінск

— Магчыма. У выпадку нараджэння другога дзіцяці вам зноў акажуць фінансавую дапамогу для пагазнення часткі рашты запазычанасці па камерцыйным крэдыце.

«Ці можа стаць у чаргу на паліцэйныя жылльёвыя ўмоў па месцы працы сумішальнік?»
 (Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

дзяця ў Беларусі, і ў гэтым нам дапамагае лацінаамерыканскі культурны цэнтр імя Сімона Балівара. Мы — стратэгічны партнёр і сябар Беларусі. Але не проста краіна-сябар, мы яшчэ і народ-сябар, і народ-брат. Для ўсіх, хто цікавіцца Венесуэлай, на сваім стэндзе мы падрыхтавалі кнігі і часопісы на іспанскай мове.

Сваю працу міжнародна выстаўка працягне да 7 мая. У праграме форуму сустрачы з чытачамі, круглыя сталы, адмысловыя семінары. Запланаваныя таксама шматлікія прэзентацыі СМІ. Асабліваю ўвагу арганізатары раяць звярнуць на спецыяльныя салон «Кантэнт і тэлекамунікцыі»: кабелёнае і спадарожнікавае тэлебачанне IPTV, HDTV, мабільнае тэлебачанне і кантэнт.

Ужо традыцыйна свай стэнд на выстаўцы мае і наша «Звязда». І сёлета ён нават пашыраўся — святкуючы сёлета 90-гадовы юбілей «Чырвонай зменш», мы пайшлі на эксперымент і сумясцілі ў адным стэндзе дзве газеты. Што з гэтага атрымаецца, вырашыць вам. Запрашаем у госці, шануючы сябры. Наш стэнд — злева ад галоўнай сцэны.

Нагадаем, прэзентацыя «Чырвонкі» — сёння, у 15.30. Чакаем ветэранаў газеты, маладых і сталых чытачоў.

ДЗЕ: выставачны комплекс «БелЭКСПА» (Я. Купалы, 27). КАЛІ: 4-7 мая. ШТО: «Звязда» і іншыя СМІ.

Ілья ЛАПАТО.

Алег Патроўскі, г. Мінск
 — Так, можа. І, дарчы, такое права ў сумішальнікаў з'явілася параўнальна нядаўна — з 19 лютага а мінулага года.

«Ці губляе чаргу на жылльё па месцы працы работнік, які трыпае пад скарачэння?»
 Аксана Івануна, г. Мінск

— У выпадку скарачэння чарга за работніка захоўваецца — да моманту ўладкавання на новае прадпрыемства. А пасля такі работнік можа стаць у чаргу ўжо па новым месцы працы — прычым з даты, з якой ён быў прыняты ў чаргу на ранейшым прадпрыемстве.

«У якасці вынаходца ў аднакаёўнай кватэры плошчай 14 квадратных метраў, больш ніякага жылля няма. Ці мела права адміністрацыя раёна зняць нас з чаргі на паліцэйныя жылльёвыя ўмоў?»
 Зінаіда Івануна, г. Мінск

— Калі вы з 20-гадовым сынам правіваеце ў аднакаёўнай і не маеце іншага жылля, то з чаргі вас знялі няправільна.

«Чула, што цяпер ільготны крэдыт выдаецца не на 90, а на ўсё 100 працэнтаў плошчы кватэры. Ці азначае гэта, што ў любімым выпадку кватэру можна будаваць толькі за кошт крэдыту або, магчыма, тут ёсць якія-небудзь дадатковыя ўмовы?»
 Алена Барысаўна, г. Гродна

— У любым выпадку многае залежыць ад плошчы новай кватэры. Бо льготны крэдыт выдаецца толькі на нарматыў у 20 квадратных метраў агульнай плошчы на кожнага чалавека.

«Ці ёсць якія-небудзь ільготы пры будаўніцтве жылля ў маладых спецыялістаў?»
 Алена Эдвардаўна, г. Мінск

— Не. Ніякіх ільгот пры будаўніцтве для маладых спецыялістаў няма.

Твітар журналістыцы не замена

Бізнэс паступова прыходзіць у сацыяльныя сеткі. У беларускім Facebook ужо 280 тысяч беларусаў, а ВКонтакте — звыш 700 тысяч. Тым не менш, многія недацэняюць эфектыўнасць сацыяльных сетак для бізнэсу і называюць іх «пустой модай».

Адмаўленне і недавер — традыцыйна першы этап станаўлення новага інструмента камунікацыі. Так было з РР і маркетынгам, электроннай поштай і СС, відаканферэнцыям і скайпам. Іх ігнаравалі, не фінансавалі. Але тыя, хто першымі ўбачыў і ў выгаду, здолелі іх «прыкрыць» і прырасцілі за іх кошт шмат капітал, лічыць Наталія ГРАМАДЗІХ, дырэктар Інстытута грамадскіх сувязяў. «Мы не ўрываемся ў сацыяльныя сеткі, а прышлі сюды паступова, — кажа Ірына КОРЗЮК, начальнік аддзела карпаратыўных камунікацый ЭП «Велком». — Сёння мы вядзём шэраг праектаў, найаўнасьце які дэталёва працаваць у сацыяльных медыя не проста ўзручана, а з'яўляецца іх як важную частку нашай камунікацыйнай стратэгіі».

Але ці можна лічыць сацыяльныя сеткі медыйнай прасторай? Мабыць, паступова яны замяняць традыцыйныя СМІ? На думку старшыні Савета Інстытута грамадскіх сувязяў Ірага САКАЛОВА, сацыяльныя сеткі — гэта не СМІ, не медыя. Так, вельмі многія людзі атрымалі магчымасць кантакту ў твітары (ад англ. *tweet* — «чыркаць»), «шчабтаць», «балабоць», — сістэма, якая дэталёва карыстаеццама апрадуляць кароткія тэкставыя звесткі з выкарыстаннем веб-інтэрфейсу, SMS і інш.) па прычыне: «Што бачу — тое спяваю». Аднак журналістыцы ўсё ж такі трэба навукава, каполькі размова ідзе пра ўменне, які мінімум сабраць факты, прааналізаваць іх, пэўным чынам падаць.

Святлана БАРЫСЕНКА.

ГРАНАТЫ ЗНАЙШЛІ ў ВЭСЦЫ

У вёсцы Любава Віцебскага раёна падчас правядзення земляных работ нечакана знайшлі шмат боепрыпасу. Прад зямлёй ляжалі 17 артылерыйскіх снарадаў, сем мінамётных мін, тры ручныя гранаты, 21 узрывальнік. Гэты арсенал часоў Вялікай Айчыннай вайны знішчылі сапёры.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

Футбол. Чэмпіятат Беларусі

БАТЭ НЕ АДКЛАДВАЕ ПАХАВАННЕ ІНТРЫГІ
 Ужо не першы год інтрыга чэмпіянатаў Беларусі не ў тым, хто стане яго пераможцам, а ў тым, хто зойме астатнія месцы — з 2-га па апошняе. 7-ы тур паказваў, што перамагае і ідзе ў адрыв БАТЭ, а вынікі астатніх матчаў прадказвае немагчыма.

БАТЭ у пядынку з яшчэ адным прэтэндэнтам на чэмпіёнства «Шахцёрам» расставіла ўсё па сваім месцах: пасля галоўна Брэсана і Няхайска сумненняў, хто сядоў клубоў сталічнай вобласці прэтэндэнт нумар адзін на золата, не астароса. Адрыв барысцкага клуба ад найбліжэйшых пераследнікаў складае ўжо 6 ачкоў. Матч праходзіў у Салігорску і чарговы раз могу ўстанавіць чарговы антырэкорд наведвальнасці: паглядзець гульні чэмпіёна і віцэ-чэмпіёна сабралася аж дзве тысячы бальшчыкаў.

Яшчэ адзін прэтэндэнт на медалі, мінскае «Дынама», нечакана саступіла на сваім полі гродзенскаму «Нёману»: 0:1. Зараз сталічны клуб, які ў міжсезонне аформіў самаў гучыняў у чэмпіянаце трансферы, апусціўся на 10-е месца, на 9 ачкоў адстаючы ад БАТЭ. Усе чакаюць адстаўкі галоўнага трэнера Алега Васіленкі.

Адстаўкі трэнэрскага штаба чакаюць і ў «Мінску», і ў магілёўскім «Дняпры». «Мінск» унічыю згуляў з «Белшыняй» (2:2) і займае перадапошнее, 11-е, месца ў турнірнай табліцы. Пакінуць апошні радок не ўдалося «Дняпры», які зноў саступіў, на гэты раз брэсцкаму «Дынама» (0:2). Магілёўскі клуб застаецца адзінай камандай, якая ў чэмпіянаце яшчэ не перамагла.

У астатніх матчах «Віцебск» быў мацнейшым за «Гомель» (1:0), «Тарпеда — БелАЗ» перайграў «Нафтан» 3:2.

Турнірнае становішча: БАТЭ — 17 ачкоў, «Нёман» — 11, «Тарпеда-БелАЗ» — 11, «Белшыня» — 11, «Гомель» — 10, «Віцебск» — 10, «Шахцёр» — 10, «Дынама» (Брэст) — 9, «Нафтан» — 8, «Дынама» (Мінск) — 8, «Мінск» — 6, «Днепр» — 2.

Алена АУЧЫННІКАВА.

Факт

«ПРАЦАВАЎ» З ВАЛОТАЙ ПА-БУЙНОМУ...
 Часовая кватэра са свабодным набывцём у «Абменнік» наўнаўная замежнай валюты на руку прайздзісвам, якія спрабуюць скарыстацца шанцам «зарабіць». Ахвотнікі купіць СКВ з руб. па ведамалі карэспандэнту «Звязды» оперунаўнаважана за асабліва важных справах Галоўнага ўпраўлення па барацьбе з эканамічнай злачыннасцю МУС Вераніка Пасмецьева, не толькі парушаюць закон, але і цалкам верагодна, могуць стаць ахвярамі махляроў і фальшывааменацкікаў.

Трох такіх хітронаў, жыхароў Віцебскай вобласці, на днях затрымалі за збыт 11 падобных сталдаравых купюр. Іх прайздзісвам на рэалізацыю перадаў жыхар Оршы, у якога было канфіскавана пры затрыманні яшчэ 9 аналагічных фальшывых. Паводле аперацыйнага звестак, трапілі падрабкі ў нашу краіну з Расіі.

А ў Мінску супрацоўнікі сталічных падраздзяленняў па барацьбе з эканамічнай злачыннасцю разам з супрацоўнікамі фінансвай міліцыі з доказамі віны затрымалі валютчыка, які шукаў кліентаў праз інтэрнет. Між іншым, з «драбязоў» 51-гадовага мінчаніна не працаваў, ён ажыццяўляў здымкі на буйную суму, сустракаючыся з кліентамі ў розных раёнах сталіцы. На адной з іх і «пагару» — быў затрыманы праваахоўнікам. У гэтага валютчыка было канфіскавана 2 тысячы долараў ЗША, 550 еўра, больш за 320 тысяч расійскіх рублёў і амаль 80 мільёнаў беларускіх.

ДАПАМАГЛІ ЗАТРЫМАЦЬ РАЗБОЙНІКАў

Пацярпелы і двое маладых людзей высачылі крымінальнае «дуэт». Каб купіць піва, паводле звестак прэс-афіцэра Фрунзенскага РУУС Алы Галубуцькай, двое мінчан напалі на 35-гадовага мужчыну. 30-і 42-гадовае зламанымі дэвалі да пад'езда на вуліцы Ляшчынскага сваё ахвяру, дзе адзін з разбойнікаў і газавая балончыка піроўнаў чалавеку ў твар і выцягнуў з кішкі кашалёк. Праўда, пацярпелы быў не з палыхавых і аказаў злучэннем супраціўленне: зламанымікам давалася ўмяць. Мужчына кінуўся наўздонку і папарсіў яго дамагчыцаў двух маладых людзей, якія сядзелі ў прыпаркаваным непадалёк аўтамабілі. Тыя ж на машыне высачылі, у якім доме зніклі нахобнікі. Пасля гэтага яны выклікалі міліцыю, супрацоўнікі якой затрымалі злачынцаў.

Ігар ГРЫШЫН.

ПРА ШТО ДУМАЛА БЯСПРАўНАЯ ЖАНЧЫНА?

У Горацкім раёне ўвечары 3 мая адбылася аўтаваары, якая забрала жыццё маладога мужчыны. Траўмавана 6 чалавек, у тым ліку чачвёра дзяцей.



Інспектар аддзялення агітацыі і прапаганды Магілёўскай ДАІ Вольга Вершубская паведамліла, што 28-гадовае жыхарка вёскі Задарожа не мела вадзіцельскіх правоў, але села за руль аўтамабіля. Яна кіравала «Жыгулямі» і пابلіз вёскі Рэкта выехал на сустрачную паласу, дзе сутыкнулася з «БМВ». У выніку 30-гадовае пасажыра на прызднім сядзенні атрымаў смротную траўму. У гэтым аўтамабілі знаходзіліся і дзеці — 9-ці, 8-мі і двое 4-х гадоў, і ўсе яны шпіталізаваны.

Ілона ІВАНОВА.

ГАСПАДАР ЗАГІНУў, СУСЕДЗЬЎ ЗВАКУВАЮТ

У вёсцы Гаршчэўшчына Талачынскага раёна на трэцім паверсе трохпавярховага жыллага дома па вуліцы Цэнтральнай падчас вчэрнянага пажару загінуў гаспадар. Восем суседзяў пагарэлага звякувалі супрацоўнікі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Мяркуюцца, што прычына пажару — неасцярога пры курэнні.

А ў Глыбокім пенсіянерка — гаспадарка жыллага дома, які таксама гарэў ноччу, — выратавалі. Мужчыну шпіталізавалі з моцнымі алёкамі і атручваннем чадным газам.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

ТЕХНОБАНК
 Открытое акционерное общество
 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44

Уважаемые акционеры ОАО «Технобанк»!
 Настоящим извещаем о проведении внеочередного Общего Собрания акционеров ОАО «Технобанк» **в очной форме** согласно протоколу Наблюдательного Совета ОАО «Технобанк» от 26 апреля 2011 года № 37 на основании требования акционера ОАО «Технобанк», обладающего более чем 10 процентами голосов от общего количества голосов акционеров ОАО «Технобанк».

Дата проведения: 11 мая 2011 года.
Место проведения (адрес): г. Минск, ул. Кропоткина, 44, ОАО «Технобанк», 2-й этаж.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании: с 10.30 до 11.00 по месту проведения собрания при предъявлении документов, подтверждающих их личность (паспорт) и полномочия представителей акционеров (документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица; доверенность).

Время проведения заседания: с 11.00 до 12.00.

Повестка дня Общего Собрания акционеров:
 1. О простоты (обыкновенных) акциях ОАО «Технобанк», находящихся на балансе.

Для ознакомления с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, обращаться в ОАО «Технобанк» по адресу: г. Минск, ул. Кропоткина, 44, телефон (8 017) 237 43 80.

Лицензия Национального банка Республики Беларусь на осуществление банковской деятельности № 11 от 31.05.2010, УНП 100705652.

Футбол. Ліга чэмпіёнаў

Першым фіналістам стала «Барселона»
 «Рэал», які пасля хатняга проигрышу на «Санцьяга Бернабеў» «Барселоне» (0:2) шанцы на выхад у фінал меў тэарэтычна, згуляў унічыю (1:1) ў матчы ў адказ. А «Барса», якую абляў пасля перагана матчу галоўны трэнер каралеўскага клуба Жазэ Маўрыню, стала першым фіналістам сёлётай Лігі чэмпіёнаў.

Сам трэнер «Рэала», які ў мінутым матчы быў дыскваліфікаваны і мусіў бацьца час на трыбуне, на гульні на «Ной Камп» не з'явіўся. У яго адсутнасць «врышковыя» выглядалі больш чым дастойна і гуляць другім нумарам не збыралі. Праўда, нягледзячы на актыўнасць «Рэала», лік першай адрыва «Барселона». Падра Радрыгес з падачы іньесты вывёў гаспадароў наперад. Госці адыграліся праз 10 хвілін — вызначыўся Марсэла. Але на большае «Рэал» не хапіла. У іспанскім супрацьстаянні ў межах Лігі чэмпіёнаў на сёлета пастаўлена кропка. «Барселона» чакае суперніка па фінале.

Алена КРАВЕЦ.

Хакей. Чэмпіятат свету

Андрэй МЕЗІН:

Так дрэнна наша зборная па хакеі не выступала на чэмпіянаце свету ўжо восем гадоў. У стартавым матчы мы прайгралі канадцам (1:4), праўда, два першыя перыяды яшчэ можна знесці ў актыўнай нашай камандзе. І гэта, бадай, усё, бо ў наступным матчы са швейцарцамі (1:4) і гэтым з французцамі (1:2) нашы хакеісты выглядалі зусім бездапаможна.

Пройгрыш канадцам яшчэ можна зразумець, бо гэта зборная ўсё ж іншага ўзроўню. Канадцы менш чым на фінал і не разлічваюць. Калісьці на чале з Гленам Хэнланам мы саступалі на дэбютначым хакея і 1:6. І яго вучань Эдуард Занкавец канстатаваў пасля матча:

— Прычыны паражэння я бачу толькі ў большым выканальным майстарстве суперніка. Ён аказаўся фізічна больш моцным. Нам было складана вытрымаць сілавую барацьбу.

Але адкуль такая падатлівасць у матчы са швейцарцамі? Эдуард Занкавец зноў імянуе апраўдаць каманду:

«Я шчаслівы чалавек!»



«Каралева вясна-2011» названа. Карона дасталася Бажэне Багінскай, студэнтцы мастацкага факультэта Віцебскага дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта. Другое месца падзялілі студэнткі факультэта традыцыйнай беларускай культуры і сучаснага мастацтва Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў Наталія Ларыёнава і перакладчыцкага факультэта Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта Спанхель Рэйс. Трэцяе месца — у студэнт факультэта міжнароднага права і юрыдычнай псіхалогіі «БІП — Інстытут правазнаўства» Дзіны Жукіцкай і эканамічнага факультэта Інстытута эканомікі і кіравання Наталлі Капленкі (Расія).

Усяго ў заключным міжнародным туры конкурсу прынялі ўдзел 9 дзяўчат з Беларусі, Расіі, Венесуэлы, Латвіі. Трэба з'яўжацца, што, акрамя ўдзелу ў конкурсе і рэпетыцыі, у прыгарах была насычаная культурна-спартыўная праграма. У прыватнасці, дзяўчаты займаліся заняткамі фізкультурнай і спортам, гулялі ў боўлінг, прынялі ўдзел у сярбрусім турніры па бадмінтоне, які праходзіў у шматпрофільным комплексе Мінск-арэна. Таксама дзяўчаты аказалі адрасную сацыяльную дапамогу вэтэранам Вялікай Айчыннай вайны падчас добраахвотніцкай акцыі «Добрае Сэрца» — вэтэранам». Яны дапамагалі пераможцам у мыцці вокнаў, мэблі, падлогі. Ну а потым усе дружна пілі чай з тортамі, які прынеслі з сабою прыгажуні.

А непасрэдна напярэдадні фіналу студэнткі наведвалі моладзевы фестываль-выставу «Вялікодныя кулічкі», дзе прынялі ўдзел у майстар-класах па вырабе маляванак і вышыўанні крыжыкам. Вось таяк яны фіналісты 20-га Міжнароднага міжконтынтальнага конкурсу графіцы і артыстычнага майстарства «Каралева Вясна-2011» — прыгожыя, таленавітыя і працавітыя. На самай справе, кожная з іх па праве магла стаць каралевай, аднак сёлета карона дасталася Бажэне Багінскай. Бажэна захапляецца маляваннем і афармленнем кніг.

— Я не люблю зіму, холад, плю, — кажа яна. — А з самага дзяцінства марыла стаць мадэллю, у мяне вялікая сям'я, самыя лепшыя сябры. Так што я шчаслівы чалавек. Што датычыцца маіх планаў, то хачу выйсці замуж па каханні. Ну а з самымі блізкімі — адраўца ў падарожжа на вяселліце...

«Каралева Вясна» — адзін з самых прэстыжных студэнцкіх конкурсаў. Тут перавага аддаецца натурам творчым, таленавітым і абаяльным. Сёлета конкурс завершаны. Аднак, у прыгажуні яшчэ ёсць магчымасць паказаць сябе ў наступны раз.

Гісторыя з пажаўцелых старонак

Кожны тыдзень я і мая сям'я з велізарным задавальненнем працываем чарговыя нумары газеты «Звезда». Асабіста мяне больш за ўсё прыцягвае ўкладка «Чырвоная змена». Што і не дзіўна. Бо адсюль я спазнаю пра жыццё маіх ровеснікаў. А калі я даведалася, што раней «Чырвоная змена» існавала як самастойнае выданне, мне стала цікава, якой жа яна была. Я прыхапіла паперу і ручку і адраўца шукаць адказы на гэтыя пытанні. Памочнікам у маёй працы стала Нацыянальная бібліятэка Беларусі. Яна і дапамагла мне разгадаць усе таямніцы, спазнаць сакрэт даўгажывучага газеты. У бібліятэцы азнаёміліся з маймі просьбай і выдалі мне падшыўку з газетамі. На жаль, першага нумара ўбачыць так і не атрымалася. Але мне стала вядома, што ён выйшаў 21 красавіка 1921 года на рускай мове.

(Заканчана на 3-й стар. «ЧЗ».)

Галасы «Чырвонкі»

Мне зараз 63 гады, а я ўсё яшчэ адчуваю сябе «чырвоўцаўцам!» У свой час (а гэта 1990 г.) я нават дапамагаў «ЧЗ» павышаць тыраж — падпісаўся на 6-7 экзэмпляраў газеты, займаўся прапагандай выдання «Чырвоная змена». Быў такі час, што мяне амаль кожны дзень друквалі ў газеце. Ганаруся я і тым, што мае вершы друкваліся на літаратурнай старонцы газеты — «Крыніцы». Усе гэтыя газеты захаваліся ў маім архіве.

Мне здаецца, што не трэба «плакацца» аб лёсе нашай роднай мовы, а неабходна крок за крокам увозіць яе ў наша жыццё! Павінна быць павага да нашай роднай спадчыны. Бацькаўшчыны! Таму трэба сур'ёзна брацца за нашу культуру. Хочацца спадзявацца на тое, што газета «Чырвоная змена» калісьці ізноў будзе выходзіць самастойна! І пабязжыць яе «Крыніца» ў душы маладыя...

Каб зрабіць выпускі «Чырвонай змены» ў газеце «Звезда» больш цікавымі, я прапаноўваю адрэзаць літаратурную старонку «Крыніца» — няхай яна выходзіць хоць раз на месяц.

Патрэбна друкаваць вершы, апавяданні, замалёўкі — асабліва таленавітай моладзі. Можна, пакуль не так патрэбны ёй сёння гэтыя «сімвалічныя» ганарары. Безумоўна, большае значэнне будзе мець духоўная падтрымка, павага.

З 90-годдзем цябе, газета май маладосці — «Чырвоная змена!» Табе мой нізкі паклон і павага!

Уладзімір ГОЛУБЕЎ.

БРСМ ДОБРЫМІ СПРАВАМІ РАСПАЧАЎ ЧАРГОВЫ ПРАЦОЎНЫ СЕМЕСТР

У краіне стартаваў працоўны семестр «Студэнцкае лета — 2011». У першы дзень па ўсёй распубліцы маладыя людзі добраўпарадкавалі больш за 140 і ўстанавілі 14 новых дзіцячых гульнявых пляцовак. Адна з іх, напрыклад, устаноўлена ў двары па вуліцы Усходняй, 50. Сродкі на набывццё пляцоўкі (15 мільёнаў рублёў) былі зароблены актывістамі Мінскай гарадской арганізацыі БРСМ. Дарчы, юнакі і дзяўчаты выйшлі на сваю першую сёлета працоўную акцыю з ахвотай і добрым настроем. Бо вынік гэтай працы чакалі маленькія мінчаня. А колькі ў іх было радасці пасля адрыцця дзіцячых пляцоўкі! Гэта толькі першая акцыя ў рамках працоўнага семестра.

— Менавіта моладзь выступіла з прапановай у рамках урачэстага адрыцця трэцяга працоўнага семестра правесці такую акцыю, як «Моладзь — дзецім», — адзначае сакратар ЦК БРСМ Ганна Кастунова. — Акцыя накіравана на добраўпарадкаванне дзіцячых гульнявых пляцовак і на стварэнне новых. Сёлета ўвогуле мы плануем працягнуць лепшыя традыцыі, якія склаліся ў апошнія гады: многія атрады будуць працаваць не толькі на будоўлю краіны, але і за мяжой. Напрыклад, у Ямала-Ненецкай аўтаномнай акрузе, у Сочы на алімпійскіх аб'ектах, у педагогічных атрадах у Краснадарскім краі, у Ленінградскай і Маскоўскай абласцях.

Таксама на тэрыторыі нашай краіны абласныя камітэты праходзяць падрыхтоўку для таго, каб усю моладзь, якая жадае, мы маглі працаўладкаваць у студэнцкіх атрадах, каб маладыя людзі маглі падрабіць і адпачыць, паспабавача, атрымаць новыя эмоцыі, новыя ўражанні. Сёлета мы не будзем спыняцца на дасягнутым. Летас у нас больш за 25 тысяч маладых людзей былі працаўладкаваны ў студэнцкіх атрадах, а іншымі відамі занятасці ахоплены яшчэ некалькі дзясяткі тысяч (я маю на ўвазе валандарскія атрады). Мы плануем, што сёлета менавіта ў студэнцкіх атрадах гэтай лічба не будзе меншай. Есць тры



Святлана СУХАРКО.

ДАЙ СТАРТ СВАЁЙ КАР'ЕРЫ!

З ТАКІМ заклікам да беларускіх студэнтаў звярнуліся арганізатары «Студэнцкага кірмаша вакансій». Студэнцкі цэнтр занятасці БРСМ БДУ, дэканат гістарычнага факультэта БДУ і аддзел працаўладкавання Маскоў-



скага раёна Мінска вырашылі дапамагчы навучэнцам у пошуку працы. Актывая зала гістфака запоўнілася амаль двума дзясяткамі кампаній, гатовых узяць моладзь сабе на падработку.

Мітусня была з самага пачатку. Першымі ўсхвалявана завяршыліся патэнцыйныя працадаўцы: раскладвалі свае флаеры, візітоўкі, буклеты... На двух сталах па розных бакі памяшкання ўзвышаліся вялікія стосы газет па працаўладкаванні. Пасля затупалі па паркеце ўжо ногі патэнцыйных работнікаў. Адразу, пачынаючы з ўвахода, ім у рукі трапілі розныя паперкі з карыснай інфармацыяй. Усё гэта суправаджалася расказами прадстаўнікоў кампаній і прадпрыемстваў аб іх прапановах. Дзесьці такога кітапту: «Мы прапануем розныя курсы па тых спецыяльнасцях, якія зараз запатрабаваны на рынку працы. Да таго ж, дапамагем у прафесійнай арыентацыі. Тэарэтычныя заняткі праходзяць у аўдыторыях, а практычныя на прадпрыемствах. З намі супрацоўнічае шмат прадпрыемстваў, якія зацікаўлены ў такіх работніках. Курсы платныя, але кошт невялікі: за курс (1,5-2 месяцы) — прыкладна 300 тысяч рублёў. Аплата ідзе ў растэрміноўку, бо мы разумеем, што тым, хто да нас прыходзіць, адразу заплаціць складана. Яшчэ мы можам за 120 тысяч працаўладкаваць нашага выпускніка. Калі не атрымаецца, гэтыя грошы будуць вернуты». І гэта Волга Рудзь, дырэктар адукацыйнага цэнтра «Новае заўтра», гатовая была расказаць кожнаму.

Але не ўсе заклікамі спрабавалі прыцягнуць увагу. Напрыклад, прадстаўнікі «McDonald's» проста паставілі на свой стол шылдэцак «Прымаем на працу» і чакалі, пакуль да іх падыдзюцца пражня да працы студэнты.

Невялічкі натоўп увесь час можна было бачыць побач са сталом кампаніі «Атлант Тэлекам». Зразумела: моладзь найбольш прываблівае сфера інтэрнэт-тэхналогій. Міхал Юрчык, камерцыйны дырэктар, з задавальненнем адказаў на ўсе пы-

танні: «Нейкая спецыяльная падрыхтоўка не трэба. Мы самі навучаем сваіх работнікаў. Адзіная ўмова — студэнт павінен быць ці завочнікам, ці ўжо навучацца на 4-5 курсе, бо праца будзе займаць шмат часу. Моладзь мы ў асноўным бяром для працы па актывіўных прадажах».

А студэнты ўсё прыходзілі і прыходзілі. У кожнага ў руках было шмат буклетаў і газет. Тым самым, якія велічынна размяшчаліся ў стосах. Цяпер ажно сёлета працоўную акцыю з ахвотай і добрым настроем. Бо вынік гэтай працы чакалі маленькія мінчаня. А колькі ў іх было радасці пасля адрыцця дзіцячых пляцоўкі! Гэта толькі першая акцыя ў рамках працоўнага семестра.

— Менавіта моладзь выступіла з прапановай у рамках урачэстага адрыцця трэцяга працоўнага семестра правесці такую акцыю, як «Моладзь — дзецім», — адзначае сакратар ЦК БРСМ Ганна Кастунова. — Акцыя накіравана на добраўпарадкаванне дзіцячых гульнявых пляцовак і на стварэнне новых.

Сёлета ўвогуле мы плануем працягнуць лепшыя традыцыі, якія склаліся ў апошнія гады: многія атрады будуць працаваць не толькі на будоўлю краіны, але і за мяжой. Напрыклад, у Ямала-Ненецкай аўтаномнай акрузе, у Сочы на алімпійскіх аб'ектах, у педагогічных атрадах у Краснадарскім краі, у Ленінградскай і Маскоўскай абласцях.

Таксама на тэрыторыі нашай краіны абласныя камітэты праходзяць падрыхтоўку для таго, каб усю моладзь, якая жадае, мы маглі працаўладкаваць у студэнцкіх атрадах, каб маладыя людзі маглі падрабіць і адпачыць, паспабавача, атрымаць новыя эмоцыі, новыя ўражанні. Сёлета мы не будзем спыняцца на дасягнутым. Летас у нас больш за 25 тысяч маладых людзей былі працаўладкаваны ў студэнцкіх атрадах, а іншымі відамі занятасці ахоплены яшчэ некалькі дзясяткі тысяч (я маю на ўвазе валандарскія атрады). Мы плануем, што сёлета менавіта ў студэнцкіх атрадах гэтай лічба не будзе меншай. Есць тры

Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.

У МАЛІ — ДЭМАГРАФІЧНЫ ЁСПЛЁСК

А Ё ПАЛЕСЦІНЕ — БЕЗ КАНФЛІКТАЎ

Сёлета ў ісламскім свеце неспакойна, таму без вялікай рызыкі памыліца можна зрабіць пргноз: з меркаванням беспекі бліжэйшым часам абсалютная большасць аматараў турыстычнай экзаты зменіць свае планы і адмовіцца ад паездак у краіны Афрыкі і Блізкага Усходу. Але правільна не быць без выключэнняў. Пры жаданні ці не кожны з нас без аніякіх сур'ёзных наступстваў можа патрапіць і ў Палесціну, і ў Газу, і нават у Малі. Прычым ёсць усе шанцы здзейсніць гэтую не зусім звычайную вандроўку ўсяго за адзін дзень.

«Афрыканскі след» у Беларусі

Прыкладна за пяць кіламетраў на поўнач ад Астраўца кідаецца ў вочы па-сапраўднаму цікавы даражні ўказальнік — вёска Малі. Праўда, адразу ж мімаволі заўважаеш, што навакольная лясы ўсё ж анік не стасуюцца з уяўленнямі аб вядомай пустыні Сахары. А акуратныя новыя домкі на ўзбродзе ў беларускую вёску — з традыцыйнымі глінабіткамі і шатрамі жыхароў захаднеафрыканскай краіны.

Меркаванню нахонт незвычайнай назвы вёскі няма. Хтосьці праводзіць паралелі з тутэйшай рэчкай Малка, іншыя шукаюць «вытокі» ў жаноным імені Мала, трыця спасылаюцца на гумар колішняга ўладальніка гэтых мясцін, вядомага вандроўніка і першага консула Расійскай імперыі ў далёкай Японіі Іосіфа Гашкевіча. Але, магчыма, усё атрымалася больш праясна. Некалі Малі была невялікай, «малой» вёскай. Яшчэ па вайне, да стварэння калгаса і пачатку перасялення сюды жыхароў з навакольных

хутароў, тут налічвалася не больш чым тры дзясяткі хат.

Дзеля справядлівасці, тыя часы даўно засталіся ў мінулым. Цяпер Малі, наадварот, вялікая вёска. Тут ёсць свае крамы, школа, пошта, камібант бытавога абслугоўвання, а колькасць жыхароў падраўцацца пад пяць з паловай сотні чалавек.

— Да райцэнтра адсюль недалёка, наша сельгаспрадпрыемства добрае, жыллё будучыця — за апошні час у Малі з'явіліся чатыры дзясяткі новых домікаў, — распавядае старшыня Астравецкага сельсавета Віктар Ярмак. — Вось і цягнуцца ў вёску моладзь. Здавалася б, зусім нядаўна ў дзіцячым садку тут было ўсяго 15 дзяцей, а цяпер — удвая больш.

Высокая нараджальнасць — адна з асаблівасцяў краіны Малі. Дарчы, аб афрыканскай дзяржаве ў беларускай вёсцы-цэбцы ведае ці не кожны. Нехта з вясцоўцаў нават узгадвае імяны па-сапраўднаму абслугоўвання, а колькасць жыхароў падраўцацца пад пяць з паловай сотні чалавек.

— Да райцэнтра адсюль недалёка, наша сельгаспрадпрыемства добрае, жыллё будучыця — за апошні час у Малі з'явіліся чатыры дзясяткі новых домікаў, — распавядае старшыня Астравецкага сельсавета Віктар Ярмак. — Вось і цягнуцца ў вёску моладзь. Здавалася б, зусім нядаўна ў дзіцячым садку тут было ўсяго 15 дзяцей, а цяпер — удвая больш.

— Дзея справядлівасці, тыя часы даўно засталіся ў мінулым. Цяпер Малі, наадварот, вялікая вёска. Тут ёсць свае крамы, школа, пошта, камібант бытавога абслугоўвання, а колькасць жыхароў падраўцацца пад пяць з паловай сотні чалавек.

— Дзея справядлівасці, тыя часы даўно засталіся ў мінулым. Цяпер Малі, наадварот, вялікая вёска. Тут ёсць свае крамы, школа, пошта, камібант бытавога абслугоўвання, а колькасць жыхароў падраўцацца пад пяць з паловай сотні чалавек.

бібліятэка, аддзяленне банка, кафэ. А таксама — пляж на вадасховішчы ля рэчкі.

— Па сутнасці, па ўмовах жыцця вёска ператворыцца ў гарадскі мікрараён, з той толькі розніцай, што тут — больш чыстае паветра, — кажа Віктар Ярмак. — Акрамя таго, нельга скідаць з рахункаў, што ў мясцовым вадасховішчы ёсць шупкалі і карасі, а навакольная лясы багатыя на грыбы-ягады і дзічыну. Вось і атрымаецца, што для адпачынку наша вёска Малі нічым не горшая за Афрыку.

На старажытным тракце Полацк — Вільня

Калі праехаць крыху на поўнач ад Малі, то абавязкова патрапіш у вёску з ішчэ адной адметнай назвай. Афіцыйна гэта Філіпаны, аднак у прастамоўі часцей за ўсё гучыць намят больш арыгінальны варыянт — Філіпаны. Прычым некаторыя з мясцовых жартуныкоў маюць і іншую версію — Піліпаны. Або нават — Пілі Паны.

Зрэшты, зноў жа гэта — менавіта жарт. А вось тое, што за паўтара дзясятка кіламетраў ад Малі знаходзіцца вёска Газа, ужо цалкам сур'ёзна.

— «Сакрэт» просты, — усміхаецца старшыня Варнянскага сельсавета Марыя Шыманец. — Калі хтосьці прыязджае ў гэтыя малаўнічыя мясціны, то абавязкова зазначае: «Але як жа тут гожа!». З цягам часу гэтае «гожа» і ператварыцца ў «Газа» — з націскам на апошнім складзе.

У Газе жыве каля паўтары сотні чалавек, тут ёсць крама, бібліятэка і ФАП. Аднак базавай школы і Дома культуры ўжо не засталася. Вёска пакрысе змяняецца. Ці не палова яе насельніцтва — ужо пенсіянеры.

— Моладзь заўсёды вабілі гарады, яшчэ за савецкім часам многія ў мясцовых жыхароў падліся ў Вільню, тым больш што да яе — не так і далёка, — тлумачыць Марыя Шыманец. — Цяпер жа, калі з'явілася мяжа, едучы ў Астравец, Гродна, Мінск ці ў тых жа Варняны. Бо ў Варнянах — аграпрадзек. З усёй неабходнай інфраструктурай.

Але сцвярджаць, што інфраструктура ствараецца толькі ў аграпрадзках, таксама не зусім дакладна. Адзін з прыкладаў тут — тая ж самая Газа. Не так даўно ў вёсцы быў прададзены на аўкцыёне вялікі двухпавярховы будынак былога Дома культуры. У перспектыве ў ім мае з'явіцца прыдарожная кавярня з гасцініцай. Бо Газа знаходзіцца на старажытным тракце Полацк — Вільня. І цяпер гэта — даволі папулярная міжнародная траса.

— Пытнік на прыдарожных паслугі павінен быць яшчэ і таму, што гэта — зусім не блізкаўсходняя Газа, — падкрэслівае Марыя Шыманец. — У нас заўсёды мірна, тут усе роўныя, у вёсцы няма ні мусульман, ні іўдзеяў, ні прадстаўнікоў іншых, апроч каталіцкай, канфесій. І падзяляе людзей хіба што адно: істарычна склалася так, што адна палова Газы адноіцца да Варнянскай, а другая — да Міхалішскай парафіі. Але, зразумела, што само па сабе гэта ніколі не было падставой для якіх-небудзь непараўменняў.

Запаветная зямля — на беразе Ашмянкі

Дзе Газа — там і Палесціна. І пры гэтым не толькі на Блізкім Усходзе: Астравецкі раён тут не стаў выключэннем.

— Старыя людзі казалі, што некалі каля нас стаў вялікі князь гай, вась і



Вёску Малі ўявіць без дзяцей немагчыма.

ішла ў яго з усяго наваколля «па лісты» — каб потым выпякаць на гэтых лістах хлеб, — гаворыць жыхарка вёскі Палесціна Гэлена Баранюска. — Аднак нахонт назвы даводзілася чуць і такое. Маўляў, недзе ў сярэднявеччы гуляла тут страшэнная эпідэмія чумы, у выніку якой усе жыхары вёскі памерлі. І каб засяліць яе зноў, тутэйшыя паны абвясцілі: той прыедзе сюды і паставіць хату, той дзясць гадоў не будзе плаціць аніякіх падаткаў. Вось і пацягнуліся ў пустыю вёску розныя беднякі: з улікам умонаў пана, многім яна падавалася «зямлёй запаветнай» — Палесцінай.

Цяперашняя Палесціна ўжо зусім не вялікая. Усё ж жыхароў — менш за два дзясяткі чалавек, з «інфраструктурай» — толькі аўтакрама. І ўсё ж гэта вёска вылучаецца сярод іншых. Кожнаму, хто прыедзе сюды, абавязкова пакажуць былую панскую мялянчаню, дом для парабкаў, а таксама колішняю панскую сядзібу. Усе яны ў добрым стане. Прычым і дом для парабкаў, і сядзіба дагэтуль жывыя.

— У свой час мой дзед паехаў у Амерыку, прывёз адтуль грошы і раптам даведаўся пра тое, што тутэйшы пан Котвіч хоча хутка (і, ці не галоўнае, тана) прадаць маёмасць, — узгадвае Гэлена Баранюска. — Дзед купіў дом для

парабкаў і зямлю, а неўзабаве стала зразумела, чаму ўсё ж так спышаўся наш пан, — ішоў 1939 год, і вась-вось павінна была з'явіцца Чырвоная Армія. Зразумела, што надалей усю «прыватную» зямлю калектывізавалі. Аднак дом — пакінулі.

Калі-нікалі суды прыязджаюць цэлыя экскурсійныя аўтобусы: панская спадчына, як і сама вёска, вядуць шматлікіх турыстаў. Аднак гэта — далёка не ўсе асаблівасці. Рака Ашмянка з пакрыццём берагам, добры пляж і прыгожы лес — «дадатковыя аргументы» больш чым дастаткова. А яшчэ тут надзіва цяжа. Беларусь Палесціна — месца надвечнага спакойнага, і што такое канфікты, тут ведаюць хіба што з тэлевізара.

— У вёсцы ёсць пустыя дамы, але яны не прадаюцца, — нават тых, хто з'ехаў, суды ўсё роўна цягне, — заўважае Гэлена Баранюска. — І я іх добра разумю: некалі, за савецкім часам, таксама паспрабавала перабрацца ў Вільню. Але доўга ў горадзе не вытрымала, вярнулася назад — і цяпер не шкадую. Магчыма, зямля ў нашай Палесціне не святая. Але дакладна: яна — лепшая ў свеце.

Сяргей ГРЫБ. Фота аўтара. Астравецкі раён.



За колькі тысяч кіламетраў ад Сахары.



А тут — заўсёды мірна.



Лепшая «прынада» для турыстаў.

Аб'юрыент-2011

3 вадзіцельскімі правамі на ЦТ не пусцяць.

Толькі з пашпартам...

4 мая ў краіне распачалася рэгістрацыя на **цэнтралізаванае тэсціраванне, якая будзе доўжыцца да 1 чэрвеня ўключна. Пункты рэгістрацыі будучь працаваць не толькі на працоўных днях тыдня (з 9.00 да 19.00), але і па суботах — 14, 21 і 28 мая (з 9.00 да 18.00), 7, 8 і 9 мая рэгістрацыя ажыццяўляцца не будзе.**

Вярта нагадаць, што аб'юрыент мае права зарэгістравацца для ўдзелу ў цэнтралізаваным тэсціраванні не больш чым на трох прадметах. Адзін з іх — абавязковы для ўсіх аб'юрыентаў экзамен па адной з дзяржаўных моў. Здаваць адначасова ў беларускую, і рускую мову катэгорыя забараняецца. Праўда, да заканчэння тэрміну рэгістрацыі аб'юрыент мае права абмяняць свой пропуск на пропуск па іншай дысцыпліне.

удзельніку ЦТ». Сістэма працуе па прынцыпе «аднаго акана»: сама шукае свабодныя пасадачныя месцы і падказвае рэгістратуру, у якіх навуальных установах можна здаць тыя ці іншыя прадметы. Дазваляе падарыць аб'юрыентаў найбольш зручнае для экзамену месца, нават калі той пажадае здаваць цэнтралізаванае тэсціраванне ў іншым горадзе. Ёсць пакуль толькі адна нязручнасць пры ўнясенні платы за прыём і афармленне дакументаў для ўдзелу ў ЦТ: калі пры аплце рэзультывага тэсціравання выкарыстоўваецца толькі адзін банкаўскі рахунок, то пры аплце афармлення дакументаў на ЦТ ажно 70 (!) рахунакў.

Нядзіўна, што аб'юрыентам даволі праблематычна разабрацца, на які рахунак трэба пераводзіць грошы за афармленне дакументаў на ЦТ, асабліва калі адзін прадмет ён здае ў адным пункце правядзення ЦТ, а другі і трэці — у іншым.

— Плата павінна пералічвацца на рахунак той навучнай установы, на базе якой аб'юрыент будзе праходзіць тэсціраванне, — падкрэслівае Мікалай Фяскоў. — Унесці плату можна ў любым з філіялаў «Беларусбанка».


Там жа можна атрымаць і інфармацыю аб банкаўскіх рэжывітах навуальных устаноў, вызначаных пунктамі правядзення цэнтралізаванага тэсціравання ў 2011 годзе. Праўда, калі здарыцца так, што ў той навучнай установе, на рахунак якой былі пералічаны сродкі, свабодных месцаў ужо не застаецца і ўдзельнікі ЦТ зарэгіструюць у іншым месцы, інтарсы аб'юрыента ўсё роўна не пацярпець: пералічва квітанцыі яго не прымусяць, а ўзаемазвязкі навуальных устаноў будучь займацца ўжо без удзелу аб'юрыентаў.

Мікалай Фяскоў таксама патлумачыў, што ў замежных грамадзян і грамадзян Рэспублікі Беларусь яны пастаянна пражываюць за мяжой, ёсць права зарэгістравацца на ЦТ не асабіста, а па пошце. Для гэтага ім трэба накіраваць у пункт рэгістрацыі серакопію дакумента, які сведчыць іх асобы, і заяву, запавяную па пэўнай форме. Узе ўзор можна ўзяць на сайце Рэспубліканскага інстытута кантролю ведаў (www.rtkz.unibel.by). А квітанцыю аб унясенні платы за афармленне дакументаў і арыгнал дакумента, які сведчыць асобу, яны могуць прад'явіць ужо пры атрыманні пропуску. Галоўнае, каб дакументы прыйшлі па пошце не пазней за 1 чэрвеня, гэта значыць, не пазней за апошні дзень рэгістрацыі. Дазваляецца таксама скарыстацца і дапамогай сявакоў, якія пражываюць у Беларусі: тыя могуць запавянуць за аб'юрыента заяву, аплатіць рэгістрацыйны ўнёсак і падаць у пункт рэгістрацыі серакопію дакумента, які сведчыць асобу будучага аб'юрыента. Аб'юрыентам, якія не вывучалі гісторыю Беларусі, дазваляецца здаваць тэст-экзамен на рускай мове ў адпаведнасць з умовамі рэгістрацыі.

Мікалай Фяскоў таксама папярэдзіў, што **здача дзяржаўнага экзамену ў ССНУ ці професійна-тэхнічнай навуальнай установе не з'яўляецца ўзгаўнай прычынай для пропуску цэнтралізаванага тэсціравання ў вызначаных месцах, згодна з графікам яго правядзення, таму, каб не сарваць свае ўступныя іспыты, пытанне з пераносам выпускнога экзамену лепш вырашыць разам з адміністрацыяй устаноў адукацыі загадзя...**

Дарчы, грошы, унесеныя аб'юрыентам за прыём і афармленне дакументаў для ўдзелу ў ЦТ, вяртаюцца не падлягаюць. Гэта значыць, што калі ў аб'юрыента змяняцца планы і ён на нейкай прычыне прапусціць цэнтралізаваны тэст-экзамен, унесеныя грошы яму вяртацца не будуць...

Надзея НИКАЛАЕВА.



«Плата павінна пералічвацца на рахунак той навуальнай установы, на базе якой аб'юрыент будзе праходзіць тэсціраванне...»

— Для рэгістрацыі на ЦТ аб'юрыенту трэба зварнуцца ў любы пункт рэгістрацыі і падаць заяву асабіста, — тлумачыць дырэктар Рэспубліканскага інстытута кантролю ведаў Мікалай Фяскоў. — Ні бацькі, ні сваякі за яго зрабці гэта не могуць. Рэгістрацыя на электроннай пошце на цэнтралізаванае тэсціраванне не ажыццяўляецца. Выбар мовы, на якой аб'юрыент жадае здаваць будучы тэст, ажыццяўляецца менавіта на этапе падачы заявы і рэгістрацыі на ЦТ. Заява запавяняецца ўдзельнікам ЦТ на адной з дзвюх дзяржаўных моў: беларускай ці рускай на выбар.

На рэгістрацыю аб'юрыенту трэба прыйсці з пашпартам або іншым дакументам, які сведчыць яго асобу, квітанцыяй аб унясенні платы за прыём і афармленне дакументаў для ўдзелу ў ЦТ (яе пер складзе 10 тысяч рублёў за кожны прадмет) ці дакументам аб праве на вызваленне ад унясення грошай (калі такое права маецца). Гэта можа быць пасведчанне інваліда, выліска з медыцынскіх дакументаў, даведка аб месцы жыхарства і складзе сям'і, дакументы, якія пацвярджаюць наяўнасць статусу ў дзяцей-сірот, дзяцей, якія засталіся без бацькоўскай апеки, пасведчанне аб праве на льготы асобаў з сямейнай ваіскоўкай, работнікаў органаў МУС і г.д., якія загінулі ці сталі інвалідамі пры выкананні ваіноскіх і службовых абавязкаў. Пропуск лічыцца зарэгістраваным, калі на ім ёсць пячатка устаноў, вызначанай пунктам правядзення тэсціравання, подпіс упаўнаважанага прадстаўніка пункта рэгістрацыі і ўказаныя рэгістрацыйны нумар. У выпадку страты пропуску аб'юрыенту выдаваць яго дублікат.

— Кожны год мы тлумачым, што пры рэгістрацыі на цэнтралізаванае тэсціраванне аб'юрыент павінен паказаць дакумент, які сведчыць яго асобу: пашпарт, від на жыхарства, пасведчанне бежанца ці афіцыйную даведку, якая выдаецца органамі ўнутраных спраў у выпадку страты ці крадзяжу дакумента, які сведчыць асобу. Прычым пашпарт не павінен быць пратрыманаваным. Аднак кожны раз знаходзяцца разумнікі, якія хочучь зарэгістравацца, напрыклад, на вадзіцельскіх правах, якія для рэгістрацыі не пад'яждзюць, — папярэджвае Мікалай Фяскоў. — Высвятляецца, што хтосьці падаў свой пашпарт у пасольства для адкрыцця візы, хтосьці цягнуў цэлы год і толькі ў май скапіся за галаву — а пашпарт жа трэба тэрмінова мяняць. Прабачце, але гэта ўжо не нашы праблемы... Прыёмная кампанія ў іступных экзаменах патрабуе сур'езнага да сябе стаўлення.

Як ужо паведамлялася раней, у гэтым годзе ўсё 73 пункты рэгістрацыі падключаны да аўтаматызаванай сістэмы «Агульнарэспубліканскі банк звестак

«АГОНЬ ТАНЦА-2011» ЗБІРАЕ МОЛАДЗЬ УСІХ ТАНЦАВАЛЬНЫХ НАПРАВКАЎ

БРСМ распачаў рэспубліканскі моладзевы танцавальны марафон «Агонь танца-2011». Такое мерапрыемства праводзіцца ўпершыню для стварэння ўмоў па развіцці і рэалізацыі творчары і культурнага патэнцыялу моладзі, вылучэння і падтрымкі таленавітых юнакоў і дзяўчат, моладзевых субкультураў, духоўнага выхавання, фарміравання актыўнай жыццёвай пазіцыі ў моладзі, папулярызацыі здаровага ладу жыцця ў моладзевым асяроддзі.

Да ўдзелу ў марафоне запрашаюцца танцавальныя калектывы краіны. Рэгіянальныя адборачныя туры пройдуць у аўс абласных цэнтрах і Мінску па 27 мая. Фінал рэспубліканскага моладзевыя танцавальнага марафону, у якім прымуць удзел лепшыя моладзевыя танцавальныя калектывы — пераможцы рэгіянальных адборачных тураў — плануецца правесці 25 чэрвеня ў Мінску. А лепшыя танцавальныя калектывы — пераможцы рэгіянальных адборачных тураў — 10 ліпеня прымуць удзел у Міжнародным моладзевым фестывалі «Агонь танца-2011», які адбудзецца ў рамках Міжнароднага фестывалю мастацтваў «Славянскі базар у Віцебску».

Сёння танцавальныя накірунак аб'ядноўвае шмат маладых людзей. Менавіта таму БРСМ выступіў з прапановай аб правядзенні танцавальнага марафону. Ён аб'яднае розныя танцавальныя накірункі: спартыўныя бальныя танцы, танцавальнае шоу, моладзевыя субкультуры. І падчас танцавальнага марафону ў маладых людзей ёсць магчымасць паказаць сябе. Яны адзначылі ў ЦК БРСМ, адборачныя туры пройдуць па такіх намінацыях, як «Шоу-праграма», дзе журы будзе вызначаць лепшую танцавальную паставу ў цэлым, а не стыль ці тэхнічнае выкананне. Другая намінацыя — «Сіла двух: Джэз-Мадэрн», дзе ў «танцавальных батлах» дуэты будучь змастаўляць харэаграфічную змастэўку, якая адпавядае заяўленаму стылю. У гэі ўдзельнікі будучь змастаўляць тэхнічнае майстэрства. Трэцяя намінацыя «Сіла двух: Бройкінг», дзе шляхам жараб'юкі будзе вызначацца паслядоўнасць выступленняў удзельнікаў. Танцавальныя падыдкі пройдуць па сістэме «ў тры вузлы». Далей будзе праходзіць адзін дзет з трох. І так пакуль не вызначана тры лепшыя дуэты. Ацэньваць выступленні моладзевых танцавальных калектываў будзе кампетэнтнае журы. У яго ўвойдуць прадстаўнікі Беларусі і замежжа.

Святлана СУХАРКО.

ПУНКТЫ РЕГІСТРАЦЫІ ДЛЯ ўДЗЕЛУ ў ЦТ 2011 г.

г. МІНСК

№ п/п	Пункт тэставання	Адрас пункта	Вучэбны прадмет	Web-сайт, e-mail, тэлефон	Банкаўскія рэквізіты
1	Беларускі нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт	220013, г. Мінск, вул. Я. Коласа, 12, корпус 8	руская мова, беларуская мова, матэматыка, фізіка, біялогія, англійская мова	www.bntu.by, test_bntu@bntu.by, т.: 292 38 42, 237 39 25	р/р 3632901636013 філіял № 529 «Белсувязь», ААТ «ААБ Беларусбанк», г. Мінск, код 720 УНП 100354447, ОКПО 02071903
2	УА «Вышэйшы дзяржаўны каледж сувязі»	220114, г. Мінск, вул. Ф. Скарыны, 8/2, корпус 1	руская мова, беларуская мова, гісторыя Беларусі, матэматыка, фізіка	www.vks.belpak.by, ctест@vks.belpak.by, т.: 217 56 06, 217 56 19	р/р 3632900003041 філіял № 510 ААТ «ААБ Беларусбанк», г. Мінск, код 603 УНП 100211963, ОКПО 01180145
3	УА «Ваенная акадэмія Рэспублікі Беларусь»	г. Мінск, праспект Незалежнасці, 2200, клуб «Ракетчыкі»	руская мова, беларуская мова, гісторыя Беларусі, матэматыка, фізіка, англійская мова	т. 287 49 22	р/р 3632901508007, спецыяльнае ўпраўленне Нац. банка РБ г. Мінск, код 024 УНП 100981168, ОКПО 37440076
4	УА «Мінскі дзяржаўны гандлёвы каледж»	220090, г. Мінск, вул. Усходняя, д. 183/43	руская мова, беларуская мова, матэматыка, англійская мова, біялогія	www.mgk.by, mstc@tut.by, т. 285 79 19	р/р 3632900005575 філіял № 514, ААТ «Беларусбанк», г. Мінск, код 614, УНП 190263710 ОКПО 02071932
5	Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт	г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4, галоўны корпус, 4 паверх	руская мова, беларуская мова, матэматыка, грамадазнаўства, фізіка, англійская мова	www.bsu.by, ktiun@bnu.by, т. 209 54 06	р/р 3632900493017 аддзяленне № 539 ААТ «Белінвестбанк», г. Мінск, код 739 УНП 100235722 ОКПО 02071814
6	Філіял «Індустрыяльна-педагагічны каледж» УА «Рэспубліканскі інстытут прафесійнай адукацыі»	г. Мінск, вул. Матусевіча, 24	руская мова, беларуская мова, матэматыка, гісторыя Беларусі, біялогія, хімія	www.ipkripo.by, mipk_ripo@tut.by, т. 255 27 14	р/р 3632922311003 філіял № 514, ААТ «ААБ Беларусбанк», г. Мінск, код 614 УНП 102299075
7	УА «Міжнародны інстытут працоўных і сацыяльных адносін»	220099, г. Мінск, вул. Казіначка, д. 21, корпус 3, к. 214	руская мова, матэматыка, фізіка, англійская мова, гісторыя Беларусі	www.mitsbo.by, mitsbo@mitsbo.by, т.: 212 69 71, 210 29 38, 212 69 42	р/р 3015014107011 у ААТ «Прыорбанк», ЦБВ 113 г. Мінск, код 749 УНП 100071672
8	ПУА «Інстытут парламентарызму і прадпрымальніцтва»	г. Мінск, вул. Цімарэвава, 65-А, к.205	руская мова, матэматыка, гісторыя Беларусі, грамадазнаўства, англійская мова	www.ipp.by, ipp@ipp.by, т.: 8 (029) 392 03 44	р/р 301514080019 філіял № 514 ААТ «ААБ Беларусбанк», г. Мінск, код 614 УНП 190070275, ОКПО 37527386
9	УА «Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт»	220070, г. Мінск, Партизанскі пр., 26, корпус 3, к. 140	руская мова, беларуская мова, гісторыя Беларусі, матэматыка, грамадазнаўства, англійская мова	www.bseu.by, fdp@bseu.by, т.: 209 78 15, 209 78 11	р/р 3632900000021 філіял № 511 у ААТ «ААБ Беларусбанк», г. Мінск, код 815 УНП 100015608, ОКПО 02071916
10	ПУА «Мінскі інстытут кіравання»	г. Мінск, вул. Катоўскага, 9, корпус 6, к. 6-3	руская мова, беларуская мова, гісторыя Беларусі, матэматыка, географія, біялогія	www.miu.by, enter@miu.by, т. 273 76 21	р/р 3015012260011, ААТ «БПС-Банк», г. Мінск, код 369 УНП 100687805
11	УА «Мінскі дзяржаўны аўтамеханічны каледж»	г. Мінск, вул. Сацыялістычная, 5	руская мова, беларуская мова, матэматыка, фізіка, біялогія, хімія	www.mgk.rp.unibel.by, mgk_rpa@rambler.ru, т. 243 36 87, 243 52 95	р/р 3632900000065 філіял № 503, ААТ «ААБ Беларусбанк», г. Мінск, код 614 УНП 100643195, ОКПО 14646410
12	ПУА «Інстытут прадпрымальніцкай дзейнасці»	220033, г. Мінск, вул. Серафімовіча, 11	руская мова, беларуская мова, матэматыка, фізіка, біялогія, англійская мова	www.uoipd.org, uoipd@tut.by, т. 288 43 59	р/р 3015017910010 ААТ «Франсабанк», код 266 УНП 101357946 ОКПО 14646415
13	УА «Беларускі дзяржаўны аграрны тэхнічны ўніверсітэт»	220023, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 99, корпус 2	руская мова, беларуская мова, матэматыка, фізіка, біялогія, англійская мова	www.rct.fdp@batu.edu.by, т.: 267 05 92, 267 72 68	р/р 3632915170033 філіял № 514 ААТ «ААБ Беларусбанк», г. Мінск, код 614 УНП 100185315, ОКПО 00493801
14	УА «Мінскі дзяржаўны політэхнічны каледж»	220012, г. Мінск, праспект Незалежнасці, 85	руская мова, беларуская мова, гісторыя Беларусі, матэматыка, фізіка	www.mgpk.unibel.by, mgpkb@mail.ru, т.: 292 95 64, 292 31 39	р/р 3632936410028 філіял № 529 «Белсувязь», ААТ «ААБ Беларусбанк», г. Мінск, код 720 УНП 190224551, ОКПО 02071872
15	ПУА «Інстытут сучасных ведаў імя А.М. Шыракова»	220114, г. Мінск, вул. Філімонава, 69	руская мова, беларуская мова, гісторыя Беларусі, матэматыка, грамадазнаўства, хімія	www.isz.minsk.by, ct@isz.minsk.by, т. 285 72 84	р/р 3015008095012 ААТ «ПРЫОРБАНК» ЦБВ 100, г. Мінск, код банка 749 УНП 101094274, ОКПО 37448273
16	УА «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі»	220013, г. Мінск, вул. П. Брусяў, 4, корпус 2, актывая зала	руская мова, беларуская мова, гісторыя Беларусі, матэматыка, фізіка, англійская мова	www.abitur.bsuir.by, smirna@bsuir.by, т. 293 86 49	р/р 3632918280029 філіял № 529 «Белсувязь», ААБ «Беларусбанк», г. Мінск, код 720 УНП 100363945, ОКПО 02071889
17	УА «Мінскі дзяржаўны вышэйшы радыётэхнічны каледж»	220013, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 62, ауд. 108	руская мова, беларуская мова, матэматыка, фізіка, хімія	www.mgvrk.by, office@mgvrk.by, т. 296 69 54	р/р 3632936390021 філіял № 529 «Белсувязь», ААБ «Беларусбанк», г. Мінск, код 720 УНП 190243688
18	УА «Міжнародны гуманітарна-эканамічны інстытут»	220028, г. Мінск, вул. Маякоўскага, 129А, корпус 2, комн. 103	руская мова, беларуская мова, матэматыка, фізіка, біялогія, англійская мова	www.mgei.org, mgei@tut.by, т. 321 00 64, 321 00 65	р/р 3015007043814 аддзяленне № 538 ААТ «Белінвестбанк», г. Мінск, код 739, УНП 101120506, ОКПО 37410326
19	УА «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»	220050, г. Мінск, вул. Савецкая, 18	руская мова, беларуская мова, матэматыка, біялогія, нямецкая мова, хімія	www.bspu.unibel.by, priem@bspu.unibel.by, т.: 200 94 17, 200 92 04	р/р 3632962939007 філіял № 527 «Белгучынка», ААБ «Беларусбанк», код 254 УНП 100302394, ОКПО 02148095
20	УА «БІП — Інстытут правазнаўства»	220004, г. Мінск, вул. Караля, 3	руская мова, беларуская мова, гісторыя Беларусі, матэматыка, англійская мова	www.bip-ip.info, bip-edu@tut.by, т.: 211 03 31	р/р 30151741005018, філіял «МГД» ААТ «Белінвестбанк», г. Мінск, код 764 УНП 101011015, ОКПО 14646562
21	УА «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт фізічнай культуры»	220020, г. Мінск, праспект Пераможцаў, 105	руская мова, беларуская мова, гісторыя Беларусі, матэматыка, біялогія, нямецкая мова	www.sportedu.by, ct@sportedu.by, т. 220 05 50, г. Мінск, вул. Сяргеева, 13-А, вучэбны корпус 4	р/р 3632901480030 філіял № 514 ААТ «ААБ Беларусбанк», г. Мінск, код 614 УНП 100007545, ОКПО 02935835
22	УА «Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт»	220050, г. Мінск, вул. Севрдавова, 13-А, вучэбны корпус 4	руская мова, беларуская мова, матэматыка, фізіка, французская мова, іспанская мова, хімія	www.bstu.unibel.by, pk@bstu.unibel.by, т. 227 80 04	р/р 3632900032356 філіял № 510 ААТ «ААБ Беларусбанк», г. Мінск, код 603, УНП 100354659
23	Мінскі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт	220034, г. Мінск, вул. Захаравая, 21, корпус «А», к. 211	руская мова, беларуская мова, гісторыя Беларусі, матэматыка, англійская мова	www.mslu.by, ct@mslu.by, т. 284 78 03, 284 81 43	р/р 3632900005474 філіял № 514 ААТ «ААБ Беларусбанк», г. Мінск, код 614 УНП 100028902, ОКПО 02071866
24	УА «Акадэмія Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусі»	г. Мінск, праспект Машэрава, 6, к. 101А	руская мова, беларуская мова, гісторыя Беларусі, матэматыка, грамадазнаўства, біялогія	www.academy.mia.by, ct@amia.unibel.by, т. 289 21 93	р/р 3632901596006, спецыяльнае ўпраўленне Нац. банка РБ г. Мінск, код 024 УНП 100926541
25	УА «Прыватны інстытут кіравання і прадпрымальніцтва»	г. Мінск, вул. Славіцкага, 1, корпус 3	руская мова, матэматыка, фізіка, біялогія, хімія	www.imb.by, imb@imb.by, т. 263 79 38	р/р 3015117980008 ААТ «Тэхнабанк», г. Мінск, код 182 УНП 101244817, ОКПО 37454753
26	УА «Беларускі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт»	220116, г. Мінск, пр. Дзяржынскага, 83, корпус 1, 2-гі паверх, бліжэйшая аддзел інфармацыйных рэсурсаў і замежных выданьняў	руская мова, беларуская мова, матэматыка, фізіка, біялогія, хімія	www.pk.bsmu.by, Mazanik@bsmu.by, т. 272 55 98	р/р 3632900000538 філіял № 500 Мінскага ўпраўлення ААТ «ААБ Беларусбанк», г. Мінск, код 601 УНП 100582412, ОКПО 02017507
27	Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь	220007, г. Мінск, вул. Маскоўская, 17	руская мова, беларуская мова, гісторыя Беларусі, матэматыка, сусветная гісторыя	www.pacs.by, fu@pac.by, т.: 222 83 54, 222 98 78	р/р 3632963691009 філіял № 527 «Белгучынка», ААТ «ААБ Беларусбанк», код 254, УНП 100035734, ОКПО 00032477
28	УА «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў»	220017, вул. Рабкраўскага, 17, к. 305	руская мова, беларуская мова, матэматыка, грамадазнаўства, англійская мова	www.buk.by, cri@buk.by, т. 222 24 06	р/р 3632963099005 філіял № 527 «Белгучынка», ААТ «ААБ Беларусбанк», г. Мінск, код 524, УНП 100286677, ОКПО 02072096
29	УА «Міжнародны дзяржаўны акадэмічны ўніверсітэт імя А.Д. Сахарова»	220070, г. Мінск, вул. Даўгабродская, 23, к. 410	руская мова, беларуская мова, фізіка, матэматыка, біялогія, хімія	www.iseu.by, lu_she@iseu.by, т. 230 73 72	р/р 3632900007226 філіял № 511 ААБ «Беларусбанк», г. Мінск, код 815 УНП 100262652, ОКПО 14801519
30	УА «Мінскі дзяржаўны вышэйшы авіяцыйны каледж»	г. Мінск, вул. Убарэвіча, 77	руская мова, беларуская мова, матэматыка, фізіка	mgvak.by, college@avia.mtk.by, т. 345 32 81	р/р 3632900000010 філіял № 503 ААТ «ААБ Беларусбанк», г. Мінск, МФО 153001608 УНП 100005688, ОКПО 14646527
31	ДУА «Камандна-інжынерны інстытут Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь»	г. Мінск, вул. Машынабудавнікоў, 25	руская мова, беларуская мова, гісторыя Беларусі, матэматыка, фізіка	www.kii.gov.by, т. 345 44 46	р/р 3632900000584 філіял № 511 ААБ «Беларусбанк», код 815, УНП 100918990, ОКПО 14646544
32	ПУА «Жаночы інстытут «Эніла»	220033, г. Мінск, вул. Велазаводская, 3	руская мова, беларуская мова, матэматыка, біялогія, англійская мова	www.enila.by, enila@enila.sml.by, т. 298 10 25, 298 13 31	р/р 30150110093517, аддзяленне № 535 ААТ «Белінвестбанк», г. Мінск, код 739, УНП 100673147

МИНСКИЙ ГАРАДСКІ ВЫКАНАУЧЫ КАМІТЭТ **МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ**

РАШЭННЕ г. МІНСК
28 апреля 2011 г. № 1169

О внесении изменений и дополнений в решение Мингорисполкома от 16 декабря 2010 г. № 3149

На основании решения Минского городского Совета депутатов от 19 января 2011 г. № 99 «О внесении изменений и дополнений в решение Минского городского Совета депутатов от 18 июня 2008 г. № 144» Минский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Внести в решение Мингорисполкома от 16 декабря 2010 г. № 3149 «Об утверждении плана приватизации объектов, находящихся в коммунальной собственности г. Минска, на 2011–2013 годы и плана продажи акций открытых акционерных обществ, созданных в процессе приватизации государственной собственности, находящихся в коммунальной собственности г. Минска, на 2011–2013 годы» изменения и дополнения, изложив его в следующей редакции:

«Об утверждении плана приватизации объектов приватизации, находящихся в коммунальной собственности г. Минска, на 2011–2013 годы и плана преобразования коммунальных унитарных предприятий г. Минска в открытые акционерные общества на 2011–2013 годы»

В соответствии с решением Минского городского Совета депутатов от 18 июня 2008 г. № 144 «Об определении порядка формирования и утверждения планов приватизации объектов приватизации, находящихся в коммунальной собственности города Минска, и планов преобразования коммунальных унитарных предприятий в открытые акционерные общества» Минский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить:
 - 1.1. план приватизации объектов приватизации, находящихся в коммунальной собственности г. Минска, на 2011–2013 годы (далее – план приватизации), включающий перечень коммунальных унитарных предприятий, имуществом комплексы которых подлежат приватизации, и перечень хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых подлежат приватизации, согласно приложению 1;
 - 1.2. план преобразования коммунальных унитарных предприятий в открытые акционерные общества на 2011–2013 годы (далее – план преобразования) согласно приложению 2.
2. Минскому городскому территориальному фонду государственного имущества (далее – фонд «Мингоримущество»):
 - 2.1. обеспечить публикацию плана приватизации и плана преобразования в газетах «Звязда» и «Минский курьер»;
 - 2.2. обеспечить размещение плана приватизации и плана преобразования в глобальной компьютерной сети Интернет на сайтах Мингорисполкома и Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь;
 - 2.3. в десятидневный срок информировать Минский городской Совет депутатов о принятии настоящего решения.
3. Структурным подразделениям Мингорисполкома, в ведении которых находятся коммунальные унитарные предприятия, включенные в план приватизации и план преобразования, а также осуществляющим владельческий надзор в открытых акционерных обществах с долей коммунальной собственности г. Минска, акции (доли в уставных фондах) которых включены в план приватизации:
 - 3.1. совместно с фондом «Мингоримущество» организовать работу по приватизации акций, приватизации и преобразованию коммунальных унитарных предприятий;
 - 3.2. обеспечить проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности и проверки налоговых органов на коммунальных унитарных предприятиях, включенных в план приватизации и план преобразования, в соответствии с порядком, установленным Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь»;
 - 3.3. контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Мингорисполкома Колтовича В.В.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газетах «Звязда» и «Минский курьер».

Председатель **Н.А. Ладутько**
Управляющий делами **Н.А. Котов**

Приложение 1 к решению Мингорисполкома от 28.04.2011 № 1169

План приватизации объектов приватизации, находящихся в коммунальной собственности г. Минска, на 2011–2013 годы

№ п/п	Наименование коммунального унитарного предприятия	Предполагаемый срок приватизации
1.	КУП «Аурум»	2011 год

Раздел II. Хозяйственные общества, акции (доли в уставных фондах) которых подлежат приватизации:

№ п/п	Наименование хозяйственного общества	Предполагаемый срок приватизации
1.	ОАО «Мясомолонтаж»	2011 год
2.	ОАО «Камволь»	2011 год

Приложение 2 к решению Мингорисполкома от 28.04.2011 № 1169

План преобразования коммунальных унитарных предприятий в открытые акционерные общества на 2011–2013 годы

№ п/п	Наименование коммунального унитарного предприятия	Предполагаемый срок преобразования
1.	УП «Клинический центр пластической хирургии и медицинской косметологии г. Минска», ул. М. Богдановича, 53	2011 год
2.	КСУП «Отель Европа», ул. Интернациональная, 28	2011 год
3.	Государственное предприятие «ГМЗ № 1», ул. Солтыса, 185	2012 год
4.	ПП «ЖУ № 63» УП ЖРЭО Октябрьского района г. Минска, ул. Кижватова, 66	2013 год
5.	КУП «ЖЗУ-4» ЖРЭО Ленинского района г. Минска, ул. Энгельса, 32а	2013 год

УНП 100048181

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже гражданам Республики Беларусь в частную собственность земельных участков для строительства и обслуживания жилых домов в деревне Сосновая и агрогородке Слобода Озерико-Слободского сельсовета Смолевичского района Минской области

1	Форма проведения аукциона	Открытый
2	Дата, время и место проведения аукциона	07 июня 2011 года, в 15.00, аг. Слобода, ул. Красногвардейская, 27, Озерико-Слободской сельисполком, зал заседаний
3	Продавец и его адрес	Озерико-Слободской сельисполком, аг. Слобода, ул. Красногвардейская, 27 Лот № 1 – площадь 0,1203 га (по генплану № 90) № 624883010101000326 д. Сосновая Лот № 2 – площадь 0,1144 га (по генплану № 89) № 624883010101000324 д. Сосновая Лот № 3 – площадь 0,1124 га (по генплану № 88) № 624883010101000327 д. Сосновая Лот № 4 – площадь 0,1838 га № 624883009601000679 аг. Слобода
4	Земельный участок, кадастровый номер и адрес	Без изменения целевого назначения
5	Цели проведения аукциона	Для строительства и обслуживания жилого дома
6	Условья продажи	Лот № 1 – 10 780 230 рублей Лот № 2 – 10 251 520 рублей Лот № 3 – 10 072 300 рублей Лот № 4 – 56 665 310 рублей
7	Начальная (стартовая) цена продажи	А) продажа по цене не ниже начальной Б) участниками аукциона могут быть граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие на территории республики или приравненные к постоянно проживающим в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь
8	Условья аукциона	Д. Сосновая – электроснабжение Аг. Слобода – электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, канализация За безналичный расчет в течение 5-ти рабочих дней после подписания протокола по результатам проведения аукциона
9	Наличие инженерной инфраструктуры	10% от начальной (стартовой) цены земельного участка р/с 3600627060005 ЦБУ 621 г. Смолевичи филиал 616 АСБ «Беларусбанк» г. Ждино код 812, назначение платежа 04002 (с пометкой «задаток за земельный участок»)
10	Условья оплаты	Каждый вторник в 10.00
11	Сумма задатка и реквизиты продавца	3 июня 2011 года в 17.00
12	Порядок предварительного ознакомления с земельным участком и натуральными участками	8 01776 44 636, 68 030, 55 342
13	Окончательный срок приема документов	
14	Контактный телефон	

Расходы по организации и проведению аукциона (лоты №№ 1, 2, 3 – 886 730 рублей), лот № 4 – 539 630 рублей), затраты на публикацию информационного сообщения подлежат возмещению победителю аукциона.

Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо предоставить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.
2. Копии платежных поручений, заверенные банком, подтверждающие внесение задатка на расчетный счет продавца.
3. Физическим лицам – документ, удостоверяющий личность (паспорт) покупателя или его доверенного лица, и доверенность, заверенную нотариально (в случае, если интересы покупателя представляет это лицо).

 УНП 600046563

Утерянные представителем Белгосстраха по Партизанскому району бланки страхового полиса по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территории стран – членов системы «Зеленая карта» серии ВУ01А № 4383296 и квитанции о приеме наличных денежных средств (страховых взносов) серии ТСУ серии КМ № 1762314 считать действительными. УНП 10188394

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

«Строительство многоквартирных жилых домов по генплану №№ 11, 12, 13 в границах ул. Одоевского – ул. Бельского – ул. Пономаренко – восточная граница ландшафтно-рекреационной зоны 215 ЛР-1. Жилой дом № 11 по генплану»

Общество с ограниченной ответственностью «Футбольный клуб «Сквиш» информирует физических и юридических лиц о создании объекта долевого строительства.

Информация о застройщике.
ЗАСТРОЙЩИК (Заказчик) – ООО «Футбольный клуб «Сквиш».

Зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета от 26 ноября 2004 года № 2391 в Едином государственном регистре юридических и индивидуальных предпринимателей за № 190583075.

В течение предыдущих трех лет организацией строительство не осуществлялось.

Информация о проекте.
Цель строительства – ввод в эксплуатацию жилого дома № 11 по г/п в составе объекта «Строительство многоквартирных жилых домов по генплану №№ 11, 12, 13 в границах ул. Одоевского – ул. Бельского – ул. Пономаренко – восточная граница ландшафтно-рекреационной зоны 215 ЛР-1».

Объект долевого строительства – многоквартирный 15-этажный крупнопанельный жилой дом (односекционный 104-квартирный жилой дом, не относящийся к домам повышенной комфортности) серии М111-90, с техническими помещениями, чердаком, высота жилых этажей – 2,6 метра. Категория комфортности по шуму – «В». Потолки – железобетонные панели. Стены и перегородки – железобетонные панели. Полы – подготовка без покрытия (железобетонная стяжка). Вентиляция жилых помещений – естественная. Отопление, электричество, водоснабжение, канализация – городские сети с индивидуальными приборами учета.

Расположен во Фрунзенском районе г. Минске в границах ул.Одоевского – ул. Бельского – ул. Пономаренко – восточная граница ландшафтно–рекреационной зоны 215 ЛР-1.

Характеристика прилегающей территории: юг, восток, север – проектируемая и существующая многоквартирная жилая застройка; запад – парковая зона. Секция оснащена 2 лифтами грузоподъемностью 400 кг и 630 кг и мусоропроводом. Наружная отделка – покраска красками. На цоколе и фасадах нежилой части здания – цокольные панели с атмосферозащитной отделкой под покраску.

Общая площадь квартир – 5834,47 кв.м. Всего квартир – 104 (сто четыре).

Для привлечения физических лиц, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предлагается к строительству по договорам создания объекта долевого строительства 10 (десять) квартир, из них:

- **однокомнатные** – максимальной общей площадью 45,11 кв.м стоимостью (4 200 000) белорусских рублей за 1 кв. м – 4 (четыре) квартиры;
- **двухкомнатные** – максимальной общей площадью 66,73 кв. м стоимостью (4 200 000) белорусских рублей за 1 кв. м – 4 (четыре) квартиры;
- **трехкомнатные** – максимальной общей площадью 78,06 кв.м стоимостью 4 000 000 белорусских рублей за 1 кв.м – 2 (две) квартиры.

Отделка квартир не выполняется. Все квартиры имеют летние помещения (лоджии). Межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, крыши, технические помещения и подвалы, другие места общего пользования, несущие, ограждающие несущие конструкции, механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри жилых и (или) нежилых помещений, элементы озеленения и благоустройства, а также иные объекты недвижимости, служащие целевому использованию здания, поступают в общую собственность дольщиков.

Элементы благоустройства:
– на цоколе и фасадах нежилой части здания – атмосферозащитная отделка под покраску;
– на фасадах – освещение (подсветка) фасадов, выходящих на улицу – Проектируемые!;
– благоустройство включает дворовую территорию с расположением детской, беговой и хозяйственной площадок; озеленение территории, предусмотрено устройство тротуаров, дорожек;
– автостоянка на 150 машино-мест.

Застройщиком получены:
– акт выбора места размещения земельного участка на 2,4398 га, утвержденного 16 декабря 2008 года Председателем Минского городского исполнительного комитета;

– решение на строительство Минского городского исполнительного комитета № 2237 от 30.09.2010 г.;

– проектно-сметная документация, прошедшая в установленном порядке государственную экспертизу, заключение РУП «ГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА по г. Минску» № 615–60/10 от 13.07.2010 г.;

– договор строительного подряда № 5–Ф от 6.09.2010 г. с ОАО «МАТИД», лицензия № 02250/0589508, выданная 26.02.2001 г.;

– выданное органом государственного строительного надзора разрешения на производство строительно – монтажных работ № 2–208Ж/112/10 от 20.10.2010 г.

Начало строительства – IV квартал 2010 года. Срок окончания строительства – IV квартал 2011 года.

Указанные в настоящей проектной декларации цены на соответствующее количество объектов долевого строительства считать действительными до момента опубликования новой проектной декларации.

Подробные сведения об объекте долевого строительства и условия заключения договоров на строительство можно получить по адресу: 220092, г. Минск, пр. Пушкина 39, офис 6, тел.для справок: 8 029 605 09 09, 257 74 16, 257 30 61. Режим работы: понедельник–пятница с 08:30 до 17:30, обед: с 13:00 до 14:00, выходные дни – суббота, воскресенье.

– **двухкомнатная** – 1 (одна) квартира общей площадью 66,73 кв. м. Стоимость одного метра квадратного в белорусских рублях на дату публикации проектной декларации (05.05.2011 г.) составляет 4 811 200 (четыре миллиона восемьсот одиннадцать тысяч двести) бел. руб., что эквивалентно 1600 (тысяча шестьсот) долларов США по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату публикации проектной декларации. Цена объекта долевого строительства является неизменной в долларовой эквиваленте на весь период строительства.

– **двухкомнатная** – 1 (одна) квартира общей площадью 70,98 кв. м. Стоимость одного метра квадратного в белорусских рублях на дату публикации проектной декларации (05.05.2011 г.) составляет 4 811 200 (четыре миллиона восемьсот одиннадцать тысяч двести) бел. руб., что эквивалентно 1600 (тысяча шестьсот) долларов США по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату публикации проектной декларации. Цена объекта долевого строительства является неизменной в долларовой эквиваленте на весь период строительства.

– **трехкомнатные** – 2 (две) квартиры общей площадью 90,99; 91,84 кв. м. Стоимость одного метра квадратного в белорусских рублях на дату публикации проектной декларации (05.05.2011 г.) составляет 4 811 200 (четыре миллиона восемьсот одиннадцать тысяч двести) бел. руб., что эквивалентно 1600 (тысяча шестьсот) долларов США по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату публикации проектной декларации. Цена объекта долевого строительства является неизменной в долларовой эквиваленте на весь период строительства.

ГІСТОРЫЯ З ПАЖАЎЦЕЛЫХ СТАРОНАК

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й «Ч3»)
З вялікай асцярожнасцю бяру ў рукі 14-ы нумар газеты «Чырвоная змена». У вочы аздаваж кінуўся загаловак: «Смерць вождэй зовет нас кце едзе более упорной работе, к железной Ленинской закалке». Сапраўды, на працягу чытання мной не аднаго дзясятка публікацый гэтай газеты, я выявіла, што смерці грамадскіх дзеячэ, заабймам і турмам у 20-30 гады было прысвечана мноства журналіцкіх матэрыялаў. Вось некалькі з іх: «Смерць т. Нарымам-Нарымава», «Смерць Уладзімірава», «Смерць тэ. Мархлеўскага», «Загінулі правадчы рэвалюцыйнага Закаўказзя — Мясніюк, Магілёўскі і Атрабэкуў» і іншыя. У гэтым нумары разглядаю пытанні пра кірунак працы Камінтэрна, пра саўгас, які зрамаў, і яго падпальчыцка, пра камсамол і сельгаскааператыв, пра дысцыпліну, пра надыходзячы Дзень лесу. Натхніла, пацяшала і адначасова прымусіла мяне задумвацца над жыццём таго часу рубрыка «Камсамольская творчасць», у якой друкаваліся вершы. Цікава было знаёміцца з рубрыкай пад назвай «Весткі з вёсак» — яна знаёміла з падзеямі, якія адбыліся ў вёсках. А вось рубрыка «Навука і тэхніка» абвясціла пра савацкія трактары, пра радзіў і гунагаварыцелі — прыборы, якія ў той час дазвалялі сабе моі далёка не кожны працоўны чалавек. Рубрыка «Фізікультура» распаўядала пра поспехі і дагнігненні спартсменаў.

Больш за ўсё уразіла мяне рубрыка «Паштовае скрынёчка». Гэта было штосяці нахцалт пераліскі з карэспандэнтамі і чытацямі. Тут знайшлі адлюстраванне і крытыка, і пахваля, а таксама пакажандані. Напрыклад: «Пшы поўна», «Пшы чарнілы і на адным баку ліста», «Вершы слабыя, не падыдуць», «Дробны факт» і інш. У слупок былі напісаны прывітчыі і заўвагі пэўнаму чалавеку.

Асноўныя артыкулы гэтага перыяду расказвалі чытачам аб працы з падлеткамі, пра школьных дасягненні, пра поспехі працоўнай моладзі. Не засталіся без увагі і сельсаветы, па-сўняўны кампані, недахопы і поспехі працоўных. Адмыслова мецца было адведзена і палітучоце, яе вынікам, гурткам. У 20-30 гадах мінугала стагоддзя газета таксама распаўядала аб моладзевых будоўлях.

У гады Вялікай Айчыннай вайны «Чырвоная змена» (са студзеня 1943 года) выходзіла ў глыбокім падполлі на базе прызыскаў брыгады на востраве Зызнаў у Любанскім раёне Мінскай вобласці, расказваючы аб барацьбе беларускага народа з фашысцкімі акупантамі. У сакавіку 1944 года «Чырвоная змена» пачала выходзіць у вызваленым Гомелі. З «Чырвонай зменай» ахвотна супрацоўнічаў Уладзімір Караткевіч. Тут я заўважыла яго апублікаваныя вершаваныя творы і эсы: «У тую ноч», «Як старэйшы ў неба зазвалі», «Твой зорны шлях». На старонках газеты я сустрэла і апублікаваныя аповесць Васіля Быкава «Жураўліны крык».

Паважанае «Чырвоная змена», за тваімі плячамі велізарны жыццёвы досвед, нямала працоўных гадоў, па-геройску ты прайшла скрозь дым вайны, зладзілася з усімі нягодамі жыцця. Сваёй сумленнай працай, устойлівацю і паўчэццю абавязваеш ты заслужыла любяцю, павагу і прызнанне велізарнага кола чытачоў. Уласцівыя табе зацятчасці і абвостранае паўчэцце справядлівасці выршала вялікай справы. За адвагу, мужнасць і герачнасць пашана табе, гонар і хвала!

Маргарыта СТРАЖЭВІЧ.

ІЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 06.06.2011 в 11.00 по адресу: 230015, г. Гродно, ул. Горького, 87 А, каб. № 204

по продаже права заключения договора аренды недвижимого имущества сроком на три года для использования в целях размещения офисов, магазинов, производственных площадей (за исключением вредных производств), оказания услуг по бытовому обслуживанию населения

Организатор аукциона	РУП «Белтелеком» в лице Гродненского филиала, 230015, г. Гродно, ул. Горького, 87 А.		
Номер лота	1	2	
Местонахождение имущества	г. Гродно, ул. Пестрака, 36, здание АТС.	Гродненская обл., г. Лида, ул. Чапаева, 3, здание АТС.	
Характеристика имущества, входящего в состав лота	Часть помещения на 5-м этаже. Имеется естественное освещение. Имеется естественное освещение, электроснабжение, телефонизировано. Помещения требуют перепланировки, реконструкции и ремонта, зная имеют высоту около 5 метров на три этажах, высота 4-го этажа соответствует 7-му этажу в обычном здании, лифт отсутствует, необходимо отграничивать часть территории на земельном участке от территории РУП «Белтелеком» для свободногохода посторонних посетителей.	Отдельные помещения на 4-м этаже. Имеется естественное освещение, центральное отопление, канализация, электроснабжение, телефонизировано. Помещения требуют перепланировки, реконструкции и ремонта, зная имеют высоту около 5 метров на три этажах, высота 4-го этажа соответствует 7-му этажу в обычном здании, лифт отсутствует, необходимо отграничивать часть территории на земельном участке от территории РУП «Белтелеком» для свободногохода посторонних посетителей.	
Площадь имущества, кв. м.	212,0	320,29 (274,89 + 2,2 + 1,5 + 6,9 + 27,0 + 7,8)	
Коеффициент от 0,5 до 3,0	1,5*	1,5*	
Начальная цена, руб.	1 855 000	2 802 540	
Размер задатка, руб.	185 500	280 254	

* – При наличии более 2 участников аукциона коэффициент увеличится на 0,5.

Порядок проведения и оформления участия в аукционе определены Положением о порядке проведения аукционов по продаже права заключения договоров аренды зданий, сооружений и помещений, находящихся в республиканской собственности, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 №1049.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, предоставившие организатору следующие документы: заявление на участие в аукционе, подтверждающее ознакомление с документами, порядком проведения аукциона, соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, копии платежного документа о перечислении задатка, документ, удостоверяющий личность (для физических лиц, для представителей физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица), доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) (для представителей физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица), копии свидетельства о государственной регистрации (для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц резидентов Республики Беларусь), негалазаваныя в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения (для юридических лиц нерезидентов Республики Беларусь). Копии документов предоставляются без нотариального засвидетельствования.

Задаток перечисляется на субсчет 3012000000225 в филиале 426 АСБ «Беларусбанк» код 199, УНП 500826567, Гродненский филиал РУП «Белтелеком».

Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену за предмет аукциона. Победителем аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня его проведения обязан в установленном порядке перечислить на субсчет арендодателя сумму, за которую продан предмет аукциона, за вычетом внесенной им суммы задатка, а также возместить организатору аукциона затраты на его организацию и проведение. Договор аренды по результатам аукциона заключается в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Прием документов на участие в аукционе осуществляется по адресу: 230015, г. Гродно, ул. Горького, 87 А, каб. 202 с 05.05.2011 по 03.06.2011 включительно в рабочие дни с 9.00 до 16.00. Документы, поданные после 16.00 03.06.2011, не рассматриваются.

Телефон для справок (0152) 43 25 71, 48 65 95, факс (0152) 72 02 07.

ФИЛИАЛ «ЦЕНТР «БЕЛТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» ИЗВЕЩАЕТ: 18 мая 2011 г. в 15.00 состоятся повторные открытые аукционные торги по продаже имущества, принадлежащего на праве собственности ОАО «Бобруйскпромаш» (продавец), в составе следующих лотов (предмет торгов):

Лот № 1	Незавершенное капитальное строительство с инвентарным номером 710/У-5535 (крытая стоянка испытательной техники) общ. пл. 364,0 кв.м, расположенное по адресу: г. Бобруйск, ул. Шинная, д. 13 в		
Лот № 2	Незавершенное капитальное строительство с инвентарным номером 710/У-5536 (экспериментально-производственный корпус) общ. пл. 3 775 кв.м, расположенное по адресу: г. Бобруйск, ул. Шинная, д. 13 в		
Организатор торгов	(220034, г. Минск, ул. Чапаева, д. 4, к. 222, р/с 3012105618010 в Региональной Дирекции № 700 ОАО «БПС-Банк» код 369, ОКПО 55484006)	Филиал «Центр «Белтехинвентаризация», УНП 102335509	г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 54
Место проведения торгов и подачи документов	в здании Бобруйского управления Филиала «Центр «Белтехинвентаризация»	Получатель платежа ОАО «Бобруйскпромаш» – р/с 301210455020 в Центре банковских услуг № 601 ОАО «БПС-Банк» г. Бобруйска код 396, УНП 700067572	Лот 2
Номер расчетного счета для перечисления задатка	Лот № 1	73 053 954 рубля, размер задатка 5% – 3 652 700 руб.	879 853 900 рублей, размер задатка 5% – 43 992 700 руб.
Общие сведения	Лот № 1	0,2069 га – 0,7153 га	
Начальная цена продажи, рублей с учетом НДС (20%)	кадастровый № 74100000000701138, правовой режим – пост. пользование	кадастровый № 74100000000701139, правовой режим – пост. пользование	Аукцион без условий
Информация о земельном участке	Аукцион без условий	Аукцион без условий	Аукцион без условий
Условия продажи	Аукцион без условий	Аукцион без условий	Аукцион без условий
Срок заключения договора купли-продажи	В течение 20 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукционных торгов	В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания протокола о результатах торгов	В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания протокола о результатах торгов
Срок и условия оплаты за предмет торгов	Определяются по согласованию Победителя торгов с Продавцом при заключении договора купли-продажи в установленном законодательством порядке	Определяются по согласованию Победителя торгов с Продавцом при заключении договора купли-продажи в установленном законодательством порядке	Определяются по согласованию Победителя торгов с Продавцом при заключении договора купли-продажи в установленном законодательством порядке
Срок подачи документов для участия в торгах, осмотра предмета торгов и внесения задатка	с 05 мая по 16 мая 2011 г. включительно до 16.00	с 05 мая по 17 мая 2011 г. включительно до 16.00	с 05 мая по 17 мая 2011 г. включительно до 16.00

*Более подробная информация об условиях участия в торгах, характеристиках предмета торгов, перечне документов, прилагаемых к заявлению на участие в аукционе, опубликована в газете «Республика» от 20.08.2010 г.

Получить дополнительную информацию о продаже имущества можно по адресу: г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 54 или связавшись с нами по телефонам: 8 (0225) 52 08 45, 52 70 32, 8 (029) 65 94 706 в рабочие дни с 8.30 до 17.30.

ФИЛИАЛ «ЦЕНТР «БЕЛТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» ИЗВЕЩАЕТ: 17 мая 2011 г. в 15.00 состоятся повторные открытые аукционные торги по продаже незавершенного строительства комплекса зданий и сооружений, расположенного в г. Бобруйске по ул. Энергетиков, 5 в составе Лота № 1 (предмет торгов):

Лот № 1	Незавершенное капитальное строительство с инвентарным номером 710/У-3795 (здание административного бытового корпуса) общ. пл. 1941,8 кв.м; незавершенное законсервированное капитальное строительство с инвентарным номером 710/У-3797 (здание вспомогательного корпуса) общ
---------	--

ЧЫРВОНАЯ ЗМЕНА

ЧЫРВОНЫЯ КВЕТКІ ДОРАЦЬ ПЕРАМОЖЦЫ, А ЖОЎТЫЯ — СМЕЛЬЧАКІ



Принята лічыць, што кветкі — лепшы падарунак для жанчын. І падарунак настолькі ўніверсальны, што пазбаўляе многіх сюрпрызу для каханай. А між тым, кветкі могуць шмат чаго цікавага расказаць пра асобу таго, хто іх выбірае.

Мужчыны — за рэдкім выключэннем — не ўмеюць і адпаведна не любяць выбіраць кветкі. Часцей яны згаджаюцца з прапановай прадаўца. Пры гэтым для абодвух пераважным крытэрыем выбару кветак з'яўляецца іх кошт. Аднак пэўная колькасць мужчын усё ж спрабуе інтуітыўна падбараць тое, на іх думку, лепш падыходзіць канкрэтнай жанчыне, што ёй абавязкова спадабаецца.

чучцём, то лепшага спадарожніка па жыцці вам не знайдзі. Для каханай ён горы зверне і заўсёды будзе верыць ёй, нават насуперак відавочнаму. Таму што сам ніколі не будзе здрадзіць.

Букет у ружовай гаме часам выбіраюць мужчыны, якія ў гэты канкрэтны момант маюць вялікую патрэбу ў вашай падтрымцы, пакутуюць ад таго, што іх не разумеюць. Атрымліваюцца, што гэта такі спецабслівы «крык аб дапамозе», падсвядомым аформлены пад ружовы букет... Такім чынам, калі вы да гэтага часу атрымлівалі ад каханана кветкі выключна ў чырвонай гаме, і раптам — ружовы букет, то пастаўцеся да гэтага з паразуменнем.

Жоўтыя, сонечныя кветкі, нягледзячы на іх відавочную прыгажосць, чамусьці рашаюцца падарыць толькі некаторыя мужчыны. Магчыма, таму, што быццам думае, быццам бы гэты колер нявернага і здрады? Няма нічога больш жыццядарнага і высяляга, чым жоўтыя кветкі. Піхалі лянцэ, што каб падаць каханай такі букет, мужчына павінен быць смелым, з неардынарным мысленнем. Ён з тых, хто не прызнае грамадскіх нормаў, калі яны ідуць уразрэз з яго перакананнямі. У гэтым мужчыну ўзбавіць колькасці прысутнічае такая каштоўная якасць, як крэатыўнасць, якая мае вялікае значэнне і ў каханні, і ў працы. Сваім жоўтым букетам мужчына быццам пытаецца ў вас: «Ці гатовы вы да ўзбавіць адчуванняў? Ці гатовы пераступіць мяжу здаровага?»

Увогуле, мужчыны такога тыпу вельмі даверлівыя, гаворыць псіхолог, і не бачаць у людзях негатыва. Лепшыя «падабцаўцы» атрымоўваюцца менавіта з іх. Затое, калі вы і да аднаго адорыце мужчыну такім жа светлым і даверлівым па-



РАДАЎНІЦА НА БЕЛЫХ АБРУСАХ



(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.) Тут спрадвеку хавалі з чатырох вёсак — Судзілаў, Патаронаўкі, Сідараўкі і Слабоды. Нябожчыкаў клалі не як звычайна (нагамі на ўсход галавою на захад), а галавою на «цёплы бок» (на поўдзень). І гэта нязменна. І яшчэ даўня традыцыя — гэта абедзены стол усёй раднёй на магіле, засцеленай абрусам. Самае чаканае наведвальнікам могілак на Радаўніцу — абыход з абразом. Старэйшыя жанчыны спяваюць: «Хрыстос васкрэсе...» і тройчы абыходзіць могілкі. Першы круг — за мінулае, другі — за будучыню. Трэці — за цяперашняе. Трэцім кругам за абразом ідзе доўгі ланцуг людзей.

Калі прыходзіш на могілкі, трэба чырвоная яйка правесці крыжам і пацалаваць. Потым закупаць яго ў пісочак — глумачыць судзілаўскую традыцыю знаўца многіх абрадаў Аляксандр Гаўкоўскі. Як толькі завяршыўся «абнос могілак» — абыход з абразом — і ўсё ўладкавалася за сталом са шчодрай ежай і чаркай, дождж нарэшце спыніўся. На што Гаўкоўскі заўважыў: «Радзіцелькі ўспраці пагоду».

У Судзілаў у гэты дзень як кажуць, гэтак і робяць: «Да абеду пащучь, у абед плачучь, а пасля абеду скачуць». Напрыканцы дня жыхары Судзілаў сапраўды весела гулялі па вёсцы, а часам і спявалі.

Анатоль КЛЯШЧУК. Фота аўтара.

Саша ВАРЛАМАЎ:

«Я ПА-СВОЙМУ ПЕРАРАБЛЯЮ СВЕТ»



Саша Варпалаў як аўтар вершаў і прозы. Гучыць, пагадзіцеся, нязвычайна. Куды часцей мы прывыклі бачыць побач з прозвішчам «Варпалаў» слова «дызайнер». Тым не менш, у багажы вядомага беларуса ўжо пяць кніг. Першыя дзве — навуковыя, прысвечаныя беларускаму фальклору, яны напісаны ў сааўтарстве. Кнігі «Супермадэль — прафесія мары» і «Модныя казкі» аўтар напісаў ужо сам. А зусім нядаўна Варпалаў прэзентаваў і сваю пятую кнігу «Так ці інакш».

Пра свой літаратурны густ, узаемаадносіны з Богам і стаўленне да сучаснага мастацтва вядомы дызайнер раскажаў «Звяздзе».

— Так, я веру ў зямлю, ваду, агонь... — У Бога? — ...[працягваючы. — Аўт.] паветра. Гэта і ёсць Бог. — Для вас гэта філасофскі абсалют? — Для мяне Бог — гэта не тое, што намалевана ў царкве — дзядуля, які сядзіць на аблоках. Бог — тое, што стварае жыццё: чарвячок, гусеніца, матыльчок, вулкані, акіяны, жывёл... — У адным з вершаў новай кнігі «Так ці інакш» у вас стаць прысвечанне: «Майму Богу». Ці значыць гэта, што ў вас свой Бог? — У мяне такія адносіны. Я лічу, што я з Богам сяброую. Я не боюся яго. Я не маю баячнасці Бога: Бог, якога баяўся, — гэта міліцыянер. Для мяне Бог — не міліцыянер. Бог — той, хто мяне стварыў, дзякуючы якому я існую, — такі, які ёсць. І не трэба рабіць мяне яго рабом: я не раб божа, я — яго стварэнне. Я — частка зямлі, частка вады. З зямлі выходжу і ў зямлю сыходжу. Зямля, агонь, вада, паветра — усё гэта дзякуючы душы ператвараецца ў целна... — Умоўна тэматыку вашых вершаў у кнізе можна падзяліць на тры часткі: каханне, мода і тое, што паміж. У адным з твораў вы нават праіноўваюце каханне з бульбай... Патлумачце канцэпцыю. (Цытата з кнігі: «Ужорж сабіраюць асенню, і потым весь год едаць. Но когдга появляеться молодая картошка, какую будем есть: молодую или старую? Конечно, молодую! Вот так и в любви».) — Усе зацільленыя на тым, што кахаць трэба раўнасна. Я ведаю раўнасна, з імі сумна і нецкава. Я лічу, што каханне — тое пацудуе, якое натхняе. Ці магу я сам для сябе быць натхненнем? Не. Я не з тых людзей, якія губляюць прытомнасць ад уласнай прыгажосці. Мне патрэбна прыдумляць штосьці. Каханне — гэта фантазія, мая, далёкая ад рэальнасці. Але я хачу любіць, таму надзялю каханана чалавечая якасці, якія цікавяць мяне. А рыс гэтых у чалавеку, насамрэч, няма. Чалавек жыве, як ёсць. А мне чалавек прыдумляе і ідэалізаваць. У гэтым мой канфілікт. Для таго, каб працаваць, мне не трэба натхнення. Для працы яно ў мяне ёсць. Натхненне мне патрэбна, каб жыць.

«Фіналы любімых кніг збываюцца ў маім жыцці»

— Аўтары якой літаратурнай эпохі вам найбольш блізкія? — Я перабарылі. У 18 гадоў, калі быў у арміі, я прачытаў усю «Чалавечую камедыю» Анарэ дэ Бальзака. Люблю Тэры Пратчот (усё, што з ім звязана, чытаю па некалькі разоў), Іўліна Во, Фейхвангера, Экзюперы, Ірвіна Шоу, Пэлемэ Грэнвіла Вудхаўза. У свой час зачытаваў Хемінгуэй. Але Булгакава, напрыклад, чытаць больш не магу. Тое, пра што я працягваю чытаць і адбываецца. Чаму я гэтага не хачу. Тое ж і з Хемінгуэй: я люблю творы «Бывай, зброя», «Свята, якое заўжуду з табою», «Па кім звоніць зван». Але там трагічныя фіналы. І ў мяне пасля адбываецца усё тое самае. Я ўжо на вокладку кнігі гляджу — і боюся чытаць. Гэта ўжо

Поэзія

Некая залежнасць. З рускамоўных перавага, відаць, у Максіма Фрая. А воё сучасную літаратуру не чытаю. У ёй пішуць пра тое, што мяне, у прынтцыпе, не цікавіць.

А як у музыцы?

— Сучасную рускую музыку — не слухаю і слухаць не магу. Руская класіка — Чайкоўскі — гэта вяршыня, а ўсё астатняе — не. Чамусьці мяне брыдка ад гэтага сучаснага. Ведаецца, ёсць такое паняцце — «быдла». І часам складваецца ўражанне, што «быдла» далі магчымаць гаварыць, «быдла» далі магчымаць спяваць, яму далі магчымаць пісаць, здымаць «быдлярскія» філмы. І паралельна яно нясць з сабою філасофію сваёй «быдлярскай» свядомасці. Але ці варта гэта рабіць?

Верлагодна, людзі ў такім выпадку арыентуюцца толькі на нейкі камерцыйны інтарэс, не ўнікаючы ў тое, што яны нясучы...

— Як гэта, не ўнікаючы? Калі я праз слова ўжываю мат, ньюжоу і гэта не заўважаю? Заўважаю. Калі я пры ўсім калупаюся ў носе — ці я не ведаю, што раблю? Калі я перад усімі здымаю штаны і паказваю свой зад — ці я не разумею, што я гэта раблю? Я што, не разумею, што я пры гэтым ідыёт? А калі разумею і усё адно раблю?!

Значыць, калі б прадстаўнікі Лэдзі Гагі прапанавалі вам стварыць эксклюзіўнае адзенне для спявак, то вы...

— Я і працягну не магу. Гэта агіднае стварэнне, нахабнае, бесцырмоннае, якому трэба надаваць рэзюмэ па задзе і паставіць у кут.

«Я па-свойму перапрабляю свет»

— Саша, а калі б вам далі магчымаць выразіць свае эмоцыі не на паперы, а скажам, у жывалісе ці скульптуры... — У мяне ўжо ёсць некалькі прац у бронзе пад назвай «Мужчына без галштука», і прысвечаныя яны Версачу. Я думаю, там шмат з таго, пра што я пісаў у новай кнізе. Але ж словы — гэта не застылая думка, гэта ішчэ. Словы — гучаць. Таму, відаць, калі я хачу выразіць сябе менавіта такім чынам, то і выражаю.

Калі не пайшлі б у дызайнер, то знайшлі б сябе ў літаратуры?

— А хто яго ведае? Вельмі доўгі час напісана мною зусім нікому не паказваў. Мне здавалася, што не варта. І людзі, якім я пасля ўсё ж паказаў свае творы, дастаткова доўгі час пераконвалі, што я маю права гэта апублікаваць. Я вельмі патрабавальна адношуся да сябе, да сваіх прац і да ўсяго, што мяне акружае. Таму выдаць кнігу было для мяне няпроста. Але пункт таго, як я прычыпова змяніў свой пункт гледжання на многія рэчы, я хачаць, каб больш частка людзей даведалася і зразумела мяне, які новага чалавека. Глядзіце, я — воўс такі. Вам гэта не спадабаецца? Не трэба было мяне да гэтага стану даводзіць.

Чым здзівіць Саша Варпалаў яшчэ?

— Тым, што я буду, у прынтцыпе, жыць. Мне надкучыла кантактаваць з людзьмі, якія займаюць не свае месцы ў гэтым жыцці, які не хочуць браць на сябе адказнасць, выконваючы свае абавязкі; якія маюць права камусьці штосьці дзгтаваць, нібыта хтосьці абавязаны іх слухаць. Мяне не задавальняе жыццё сярэд тых воль людзей. Чаму я займаюся модай? Я па-свойму перапрабляю свет. Гэта мой спосаб барацьбы з тым, што мяне не задавальняе.

Ілья ЛАПАТО.

— Можна, значыць, залезці, паглядзець, а потым — падумаць... Яшчэ і аб тым, што гэты самы танк можна прыставаць не толькі да плугоў ды барон, на ім... Некалі ў быльыя дні Дзевак кралі на кані. Я ж сваю Таціянку Умыкну на танку! — ад імя некага з хлопцаў піша спадарыня Гудачкова з Жыткавіч. Яшчэ адзін і досыць нечаканы занятак прыдумав для гэтай тэхнікі спадар Нефёдовіч з вёскі

Хто каго?



Гэтай песні ў найбагацейшай радыйнай фанатцы, на вялікі жаль, не знайшося, — прапанаваў і паставілі іншую... Правільна, пра танкістаў. А што — не хачеў вучыцца, хаў у войску паслужыць. А за гэты час, можа, і песня пра тэрэбная з'явіцца, бо гружчык — гэта ж прафесія! Лычыць плюсы: людзям патрэбна — раз, здароўю карысна — два. І пры гэтым ні табе доўга вучыцца, ні на нейкае тэспіраванне іці: бярэ пабелой і нясы... Альбо кідай. Да таго ж ведаю, якія падчас службы нажыў, таксама спрабавіцца могуць. Як сведчыць наша конкурсная пошта (паглядзеў на верхні здымак), у лютым месцы, у люты час. А ўжо ў такі гаражы, які зараз, на думку Уладзіміра Барысёвска з Ушачыні, і пагадоў:

Танкі стала ідуць у граць? То хай едучь у калгас! Хай зямельку падыртуць — Узаручь, лабарануюць... Іх, на жаль, спыніў загад: Перш — прайдзіце тэхалгдэ!

Гэты «праход», паводле аўтара, у фотаб'ектыву і трапіў, бо аглядаць тую прыспраную тэхніку палезлі ўсе, хто не лянучацца. У тым ліку, як лічыць Валерыі Гаўрыш з Чавусаў, жанчыны, дзятчаты:

Танк — яно ж не наша справа... Але вельмі ўжо цікава, Колькі... хлопцаў унутры — Пляч, чатыры альбо тры?

Чым больш, трэба разумець, тым лепш: узрастаюць шанцы спадабацца — хоць аднаму. Пажадана, вядома ж, дужама, надзейнаму, добраму, якім (на думку спадарыні Чыгрынавай з Вілейшчыны) ва ўсе часы быў хто? Ну вядома ж:

Танкі гразі не бяцца, Як і снугу, і вады... Дзятчаты хачацца застацца З афіцэрам маладым!

Задзець усе, як мінімум (паводле спадара Гаўрыша): Падцяць таго, танкіста! Чым і скарыстацца: Напрадвесні ў танку быстрым Трохі пакацання!

Не ў ішамарцы нейкай... Гэта цяпер любая дурніца можа, а на сапраўднай ваеннай тэхніцы! І, між іншым, добра, што бачыць яе даводзіцца не толькі ў кіно. На газетным здымку (паводле Анатоля Гарачова з Іўеўшчыны): Ажно зайздрасць бяра:

Дня дзятчой, дня ўнучай! Дзень адчыненых дзвярэй І такіх жа лоўкаў!

Можна, значыць, залезці, паглядзець, а потым — падумаць... Яшчэ і аб тым, што гэты самы танк можна прыставаць не толькі да плугоў ды барон, на ім... Некалі ў быльыя дні Дзевак кралі на кані. Я ж сваю Таціянку Умыкну на танку! — ад імя некага з хлопцаў піша спадарыня Гудачкова з Жыткавіч. Яшчэ адзін і досыць нечаканы занятак прыдумав для гэтай тэхнікі спадар Нефёдовіч з вёскі

«МАЕШ, БРАЦЕ, ТАНК ЛЯ ХАТЫ, — ТО НЯМА ТАБЕ ЦАНЫ...»



Чыстая праўда (у Аўцюках, вы ведаеце, акурат такая ж брахня бывае): на беларуска радзі ў прымы эфір тэлефануе адна кабетка, лямача:

— Людзі, павіншуйце мяне — гэтка камен з душы зваліся, ну гэтка камені... — Які? — пятаюцца ў яе.

Дыялогі

Двое — чым не экіпаж? Прычалала Марфа зяця — За танкістам будзе Каця!

Радучыца кабетка — у зарг выпраўляюцца. А воўс потым... Ніхто ж не ведае, чаго прыкацаем. Адзін з зяцёў (трэба разумець, танкістаў?). Назавём яго спадар А.А., прынамсі, напісаў нам:

Калі дула ўсуну ў шлібу, Калі міну падлажу, —

— Што пры гэтым здзіўляе? Ну, па-першае, цешча яго, дзяткава Богу, жывая-здоровая і не спужаная! А па-другое, нават слова дрэннага пра зяця не кажа! Мо байца, каб горай не было? А мо прывыкла і ведае, што ў яго толькі жарты дурныя, а ва ўсім астатнім разе зусім не такі, як горой спадар Дзэмчанкі з Сенненшчыны:

Танкісты — бравыя мужчыны, Засумавалі без жанчыны: Прапанавалі хлопцу дзедку: Дай пакажам танкі, Дык лясць з азерам!

Загядзіць «рыцар» — за далары: «Я і падсаджу сваю Тамару».

Што ж, далары па цяперашнім часе — влікі дэфіцыт. Але ж гэтак ганца за ім... Не варта. Як лічыць спадар Гарачоў:

Не варта і абывава глядзець, Маўту, нам забавоны «пофір»: На караблі жанчына —

быць бядзе, Яна ж на танку — к катастрофе...

Якая, свят-свят-свят, можа здарыцца, а тым больш — у жыцці маладой даччыны дзятчынны (калі такія яшчэ засталіся... І не толькі ў радках спадарыні Кукоўскай з Рагачоўшчыны):

Ехалі танкісты Увечары дадому, Узаліць падавецці Прыгажонку Тому. Мы, маўту, Пакажам рыскагі і кнопкі, Мы табе раскажам, Як цяляць у «кропкі»... Ой, не вері, Тома! І не будзь дурная —

Святая гэтай, влікай перамогі, наперадзе. Зараз жа пра перамогу малаю — у звайдзюскім конкурсе на лепшы подліс да здымка. На ім, папярэднім, як вы, магчыма, памятаеце, была жанчына ў ледзяной купелі, за якой «на берэзе» назіралі аж пяць маладых цёпла апранутых мужыкоў. Дык воўс, на думку влікага чытацкага журы, найлепшыя радкі пра іх склалі спадарыня Кукоўска з Рагачоўшчыны, спадарыня Пахожа з Глыбочыны, спадарыня Чыгрынава з Вілейшчыны, спадар Гарачоў з Іўеўшчыны і спадар Гаўрыш з Чавусаў. З чым, не ўстаўшы перад шматзначным «Туп істыты кавалераў (у яе і роўна п'яць): абяцуюць да халеры, а штаны баяцца зняць...» пагадзілася і журы маленькае — рэдакцыйнае. А гэта значыць, што прыз у выглядзе падліска на дарогу сэрцам «Звязду» на ІІІ квартал накіроўваецца ў горад Чавусы. Хоць, каб да вас? «Не пытанне», як жа моладзь: уважліва паглядзіце на новы конкурсны здымак, падумаеце, што б гэта значыла, напішыце. Потым — уважліва перачытайце, што атрымаўся: разборліва, дасціпна, па-беларуску? Значыць, можна адсяляць у рэдакцыю. Каб потым яшчэ раз пераканача, што свет заўважана таму, што смяяўся! І думаў.

Валенціна ДОУНАР. Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Дыялогі

Дыялогі — чым не экіпаж? Прычалала Марфа зяця — За танкістам будзе Каця!

Радучыца кабетка — у зарг выпраўляюцца. А воўс потым... Ніхто ж не ведае, чаго прыкацаем. Адзін з зяцёў (трэба разумець, танкістаў?). Назавём яго спадар А.А., прынамсі, напісаў нам:

Калі дула ўсуну ў шлібу, Калі міну падлажу, —

— Што пры гэтым здзіўляе? Ну, па-першае, цешча яго, дзяткава Богу, жывая-здоровая і не спужаная! А па-другое, нават слова дрэннага пра зяця не кажа! Мо байца, каб горай не было? А мо прывыкла і ведае, што ў яго толькі жарты дурныя, а ва ўсім астатнім разе зусім не такі, як горой спадар Дзэмчанкі з Сенненшчыны:

Танкісты — бравыя мужчыны, Засумавалі без жанчыны: Прапанавалі хлопцу дзедку: Дай пакажам танкі, Дык лясць з азерам!

Загядзіць «рыцар» — за далары: «Я і падсаджу сваю Тамару».

Што ж, далары па цяперашнім часе — влікі дэфіцыт. Але ж гэтак ганца за ім... Не варта. Як лічыць спадар Гарачоў:

Не варта і абывава глядзець, Маўту, нам забавоны «пофір»: На караблі жанчына —

быць бядзе, Яна ж на танку — к катастрофе...

Якая, свят-свят-свят, можа здарыцца, а тым больш — у жыцці маладой даччыны дзятчынны (калі такія яшчэ засталіся... І не толькі ў радках спадарыні Кукоўскай з Рагачоўшчыны):

Ехалі танкісты Увечары дадому, Узаліць падавецці Прыгажонку Тому. Мы, маўту, Пакажам рыскагі і кнопкі, Мы табе раскажам, Як цяляць у «кропкі»... Ой, не вері, Тома! І не будзь дурная —

Святая гэтай, влікай перамогі, наперадзе. Зараз жа пра перамогу малаю — у звайдзюскім конкурсе на лепшы подліс да здымка. На ім, папярэднім, як вы, магчыма, памятаеце, была жанчына ў ледзяной купелі, за якой «на берэзе» назіралі аж пяць маладых цёпла апранутых мужыкоў. Дык воўс, на думку влікага чытацкага журы, найлепшыя радкі пра іх склалі спадарыня Кукоўска з Рагачоўшчыны, спадарыня Пахожа з Глыбочыны, спадарыня Чыгрынава з Вілейшчыны, спадар Гарачоў з Іўеўшчыны і спадар Гаўрыш з Чавусаў. З чым, не ўстаўшы перад шматзначным «Туп істыты кавалераў (у яе і роўна п'яць): абяцуюць да халеры, а штаны баяцца зняць...» пагадзілася і журы маленькае — рэдакцыйнае. А гэта значыць, што прыз у выглядзе падліска на дарогу сэрцам «Звязду» на ІІІ квартал накіроўваецца ў горад Чавусы. Хоць, каб да вас? «Не пытанне», як жа моладзь: уважліва паглядзіце на новы конкурсны здымак, падумаеце, што б гэта значыла, напішыце. Потым — уважліва перачытайце, што атрымаўся: разборліва, дасціпна, па-беларуску? Значыць, можна адсяляць у рэдакцыю. Каб потым яшчэ раз пераканача, што свет заўважана таму, што смяяўся! І думаў.

Валенціна ДОУНАР. Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Дыялогі

Дыялогі — чым не экіпаж? Прычалала Марфа зяця — За танкістам будзе Каця!

Радучыца кабетка — у зарг выпраўляюцца. А воўс потым... Ніхто ж не ведае, чаго прыкацаем. Адзін з зяцёў (трэба разумець, танкістаў?). Назавём яго спадар А.А., прынамсі, напісаў нам:

Калі дула ўсуну ў шлібу, Калі міну падлажу, —

— Што пры гэтым здзіўляе? Ну, па-першае, цешча яго, дзяткава Богу, жывая-здоровая і не спужаная! А па-другое, нават слова дрэннага пра зяця не кажа! Мо байца, каб горай не было? А мо прывыкла і ведае, што ў яго толькі жарты дурныя, а ва ўсім астатнім разе зусім не такі, як горой спадар Дзэмчанкі з Сенненшчыны:

Танкісты — бравыя мужчыны, Засумавалі без жанчыны: Прапанавалі хлопцу дзедку: Дай пакажам танкі, Дык лясць з азерам!

Загядзіць «рыцар» — за далары: «Я і падсаджу сваю Тамару».

Што ж, далары па цяперашнім часе — влікі дэфіцыт. Але ж гэтак ганца за ім... Не варта. Як лічыць спадар Гарачоў:

Не варта і абывава глядзець, Маўту, нам забавоны «пофір»: На караблі жанчына —

быць бядзе, Яна ж на танку — к катастрофе...

Якая, свят-свят-свят, можа здарыцца, а тым больш — у жыцці маладой даччыны дзятчынны (калі такія яшчэ засталіся... І не толькі ў радках спадарыні Кукоўскай з Рагачоўшчыны):

Ехалі танкісты Увечары дадому, Узаліць падавецці Прыгажонку Тому. Мы, маўту, Пакажам рыскагі і кнопкі, Мы табе раскажам, Як цяляць у «кропкі»... Ой, не вері, Тома! І не будзь дурная —

Святая гэтай, влікай перамогі, наперадзе. Зараз жа пра перамогу малаю — у звайдзюскім конкурсе на лепшы подліс да здымка. На ім, папярэднім, як вы, магчыма, памятаеце, была жанчына ў ледзяной купелі, за якой «на берэзе» назіралі аж пяць маладых цёпла апранутых мужыкоў. Дык воўс, на думку влікага чытацкага журы, найлепшыя радкі пра іх склалі спадарыня Кукоўска з Рагачоўшчыны, спадарыня Пахожа з Глыбочыны, спадарыня Чыгрынава з Вілейшчыны, спадар Гарачоў з Іўеўшчыны і спадар Гаўрыш з Чавусаў. З чым, не ўстаўшы перад шматзначным «Туп істыты кавалераў (у яе і роўна п'яць): абяцуюць да халеры, а штаны баяцца зняць...» пагадзілася і журы маленькае — рэдакцыйнае. А гэта значыць, што прыз у выглядзе падліска на дарогу сэрцам «Звязду» на ІІІ квартал накіроўваецца ў горад Чавусы. Хоць, каб да вас? «Не пытанне

ФАКТ

«СПАГАДЛІВЫ» ТЭРАПЕЎТ
Участковы ўрач адной са сталічных паліклінік «Ганарар» выпісала мічнiнчы наркману рэцэпты на набыццё псіхтэрору

За тое, што пажылая жанчына адгукнулася на просьбу свайго 28-гадовага пацыента, паводле звестак прэс-афіцэра Ленінскага РУУС Уладзіслава Кухарчыка, і выпісала яму рэцэпты на набыццё 40 таблетаў «трамадола», мічнiнчiн «аддзякваў» медработніку «ўзнагароджаннем» у 20 тысяч рублёў. А пасля і сам крыху «паварыў» над рэцэптам, змяніўшы граду з колькасцю таблетаў: змест 40 штук у дакуменце з'явіўся лічба 140. Падобныя махінацыі, паводле вынікаў следства, урач і пацыент паўтарылі дзясць разоў. Суд кваліфікаваў дзеянні ўрача як атрымання хабары і пасабніцтва ў набыццё псіхтэрорных рэчываў і прыгаварыў жанчыну да трох гадоў з канфіскацыі маёмасці. Праўда, улічыўшы ўзрост пацыента, ён прадставіў адтэрміноўку на два гады. Што ж датычыцца «хвароба», то ён ё дачу хабару, падобку дакументаў і незаконнае набыццё псіхтэрорных рэчываў атрымаў чатыры гады абмежавання волі.

Ігар ГРЫШЫН.

ДАКТЫЛАСКАПІА ДАПАМАГЛА

Восем гадоў таму трое невадомых уваваліся ў краму па вул. Брэсцкай, што ў Баранавічах. Пагражачы прадаўцаўцы прадметам, падобным на пісталет, рабаўнікі звязалі яе і заклілі рэт скоцман. Забралі 120 тысяч вырочкі і зніклі.

Хоць на месцы злачынства і былі выяўлены адбіткі пальцаў, налетчыцы затрымаць не ўдалося. І вось праз восем гадоў дзякуючы абавязковаму дактыласкапію ваеннаабавязаных па тых адбітках пальцаў удалося ўстанавіць аднаго налетчыка. 30-гадовага жыхара горада затрымалі, і ён прызнаўся ў налёце на краму.

Адзін з яго саўдзельнікаў знаходзіцца ў паўрабочай калоніі, а другога шукаюць.

СЫМОН СВИСТУНОВІЧ.

КАНТРАБАНДА ЯЛАВІЧЫНЫ

На аўтадарозе Брэст-Дамачава былі затрыманы грамадзяніны Украіны, які на сваім аўтамабілі ўвёз 45 тш чыяна на суму каля 26 мільёнаў рублёў. Дакументаў на легальнасць увозу ялавічын пры кіроўцы не было. У той жа дзень на падворку жыхара вёскі Манькавічы Столінскага раёна супрацоўнікамі міліцыі былі знойдзены 48 тш буйной рагатай жывёлы агутнай вагой каля дзвюх тон. Тут таксама не знайшлася дакументаў на тавар. Праводзіцца праверка.

Яна СВЕТАВА.

РАРЫТЭТНАЯ ЗБРОЯ

85-гадовы пенсіонер з Рагачова з часова Вялікай Айчыннай вайны захоўваў рэвалюцый сістэмы «Наган», выпушчаныя ў 1919 годзе Тульскай зброёвым заводам. Нарэшце мужчына пераканаўся, што больш бяспечна перадаць зброю і зрабіў. На тое ж рашыўся і 42-гадовы жыхар вёскі Чырвоны пад Гомелем. Праваахоўнікам ён аздаў абрэз вінтовак Мосіна калібра 7,62 мм, выпушчаны 105 гадоў таму. А вось супраць 27-гадовага жыхара вёскі Рудня Марыюнава завездзена крiмiнальная справа: у яго канфіскаваны прыдатны для стральбы два абрэзы палюўнічых стрэльбаў «ИЖ-5» 20 калібру і «ТОЗ БМ» 16 калібру, а таксама шмат патронаў.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

Считать недействительными страховые полисы ФООО «Белкопстрах» в г. Минске № 2 по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, выезжающих за пределы Республики Беларусь, «Зеленая карта» серии ВУ номер 1247000, по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств серии ВС номера 3242384, 2708840.

УНП 102332274

Радавыя Перамогі

«У 14 год скончылася маё дзяцінства...»

КОЛКІ гора і пакут прынесла людзям Вялікая Айчынная вайна! Тысячы і тысячы скаленых лёсаў, душ, мільёны загінулых. Але вайна — гэта не толькі фронт і барацьба ў тыле ворага, гэта яшчэ і паднявольная праца на новага гаспадара арыёскай нацыі.

Наша інтэрв'ю-аповед пенсіянера, Ганаровага дарожніка, непаўналетняга вязня Аляксандра Паўлавіча Васілевіча, які на алтар вайны паклаў свае юнацкія гады ў Нямеччыне.

ДЗЯЦІНСТВА
(іх было больш за 40!) паstryгалі адзін аднаго. Вяртаюся дахаты, а тут — немцы. Хата стаяла ў ўсхрайку вёскі. Павыганялі ўсіх на падворак. Перавярнулі ўверх дном усё падчыткі, падушкі паразраза-лі. Шукалі хоць якую зачэпку сувязі з партызанамі. Хоць мы так і пакінулі б навідавоку! І тут адзін эстонец у нямецкай форме злітаваўся над намі і аддаў са стала бохан свежывяпечанага маці хлеба: маўляў, зараз пагонім у Нямеччыну, а ў дарозе спатрыбіцца.

Праз колькі хвілін вёска гарэла. Шчасце, што людзей не палілі, як у суседніх Слабадзе і Брусках... Колькі было жаху!

У той дзень скончылася маё дзяцінства. Ішоў мне 14 гадоў.

НА ЧУЖЫНЕ

Памятаю жудасную карціну. Стаіць цёплая сонечная вясень. З самай раніцы пачалася несусветная калатанча ў суседніх вёсках. Пад раз'ятраны брэх аўчарак фашысты зганяюць на лог, што ля Сваткаўскага зараз магазіна, людзей з Азарак, Ліпава, Шкленікава, Лук'янавіч, Даўжань з тым, каб адправіць у Германію. Рабочая сіла новай уладзе патрэбна была. Мы, падлеткі, таксама ў гэтым разбіраліся. Бацькі баяліся за сваіх дзяцей і сваёйко, бо чулі, што маладзейшых адпраўляюць на медыцынскія даследы. Колькі разоў удавалася сысці ад пільнага вока салтыса Мікіты Грышкевіча, які салтыса паўтарыў: «Што зробіць бутэлька — не адброціць і Вілейка». Гэта азначала: ён галоўны, як управа нямецкая. Але на гэты раз не было ніводнага шанцу. Як скаціну ў статку, трымалі нас кулямётчыкі пад адкрытым небам дзве суткі. Затым пехатою пагналі ў Мядзель. Памятаю, як дзяўчынка Валя са Слабады хацела збегчы, у трысіці ля возера Баторына схавалася, калі паласну немцаў з аўтамата, а я згадзёўся ў той бок і выйшаў з калоніі. А тут другі фашыст як сядане ў бакаціну прыкладанне — ажню джо занялі і смялеу палкаваго колкі. У Мядзеле ў царкве чакалі ноч, а потым у Кабыльнік пагналі (зараз вёска Нарач), у Камі, а 2 кастрычніка былі ў Лынтупах (мужчыны — на базе пры станцыі, жанчыны — у касцёле на чыгуначнай). Як селядцы ў додчы. Днём гарача, ноччу — халодна. Старыя не вытрымлівалі, тут жа і паміралі. Ноч адспалілі, і адкрыты, набыты людзей таварныя рушчы ў Вільню. Як на тую згубу, пайшоў дождж. Дзеці, намнога меншыя за мяне, галодныя і халодныя, умольнымі вочкамі глядзелі і чакалі, каб чорт пасяр-зі. Але на гэта была строга за-



А.П. Васілевіч з праўнукам Ільёшыкам.

барона. Захопнік, які падмяў пад сябе палову Еўропы, не для гэтага прыйшоў у наш край. І мы цярпелі. Вачамі размаўлялі і разумелі адно аднаго без слоў. Пералалохаў нас выбух міны пад вагонам, але слабага дзеяння, бо нічога не пашкодзіла, крыху затрымалася і ўсё абойшлося.

— Вас так і павезлі ажню ў Германію?

— У Польшчы, на станцыі Граёва нас прануцілі праз пільную медыцынскую камісію, паўгольнымі ганялі, ашчунвалі кожны ўчастак дала. Былі складзены спісы здаровых і выбракаваных. Асабліва звярталі увагу на людзей сярэдняга ўзросту. Іх таксама асцэньвалі, аглядалі, не толькі ўсё цела, а і зубы, як жыўлёну на продаж. А калі ў котарога з нас хутка не атрымавалася — тут жа ўжо ішоў прыклад аўтамата і гумовага папка. Дзеці плакалі ад жаху і голуду. Далі сярой брукі пагрызці, перасадзілі ў крыты ўжо вагон, які праз піль дзён даставіў у Гамбург.

Там ужо чакалі танную рабочую сілу кулцы, як на аўкцыёне. Пасля адбору ўводзілі нас, як увоздзіць купленую на рынку скаціну. Выдалі рабочыя балахоны з асаблівым знакам — прамавугольнікам з бела-блакiтнай акантоўкай, дзе на сінім фоне напісана «ОСТ», гэта значыць, «остарбайтар», усходні рабочы, а папросту, раб. На каранціне былі месцы. Бацьку майго забралі чакагарам, пазней ён і на цырыяльцы працаваў, маці ж — прыбіральніца, а я — санітарам у шпіталі «Ангштальт». Жылі мы ў рускіх лагэры Дамтур. Гэта было абавязковай умовай вермахта, што нас крыху сучысала: некаторыя зямлякі былі побач. Наколькі

мы, беларусы, — працалюбівы і вынослівы народ, што не ўсе славяне вытрымлівалі тыя нагрэзкі і прынжэнні, жорсткія ўмовы працы і заканчвалі жыццё самагубствам.

Украінец Мікола, рускі Фёдар не вытрымалі і звалі рахунак з жыццём. На першы погляд, здаецца, нібыта праца санітара лёгкага. Гэта толькі калі не паспытаў на сваёй скуры. Падлетку прыкодзілася цягачы накілі з адкормленымі фрышам на трэці паверхі. Прычым нямецкі санітар заўсёды браўся за накілі спераду, бо, калі падымалася па лесовы, асноўны цяжар прыпадаў на задняга насільчыка, якімі былі мы — усходнікі. І цягач падлетак звыў фрыцаў па 16-18 гадзін у суткі, а яда кепская зусім. Арганізм малады ёсці патрабаваў. Войсцы не было: толькі вытрымаць, не зламацца, не скарыцца. Услед штораз толькі і чуліся іх сабачыя злыя каманды: «Шнэль, шнэль, русішэ швайн!» — і дадатак — нагой і спіну. Хто чуў і «эршысан», што азначала — растраляць. Адзін немцаў быў чалавечым, спачувальна адносіўся да мяне, перакідаў калі лустачку аладубо ўводзілі нас, як увоздзіць купленую на рынку скаціну. Выдалі рабочыя балахоны з асаблівым знакам — прамавугольнікам з бела-блакiтнай акантоўкай, дзе на сінім фоне напісана «ОСТ», гэта значыць, «остарбайтар», усходні рабочы, а папросту, раб. На каранціне былі месцы. Бацьку майго забралі чакагарам, пазней ён і на цырыяльцы працаваў, маці ж — прыбіральніца, а я — санітарам у шпіталі «Ангштальт». Жылі мы ў рускіх лагэры Дамтур. Гэта было абавязковай умовай вермахта, што нас крыху сучысала: некаторыя зямлякі былі побач. Наколькі

ВЫЗАЛЕННЕ. ДАРОГА ДАДОМУ

— Як і хто вас вызваліў?

— Шаха, крыг капут! Гітлер капут! — крчэў той самы спагядлівы немца. І сам плакаў.

Май 1945 прынёс нарэшце свабоду і радасць. Ужо 6 мая наш лагэр вызвалілі англііскай войскай і перадалі Савецкай Арміі ў горадзе Гостраў. Такіх, як наша сям'я, было вывезена каля 400 тысяч белару-ў. Але не ўсё вярнуліся на радзі-ну, нехта добраахвотна застаўся на чужыне. Нам карцела дадо́му, Башкоў маіх аддусцілі, а мяне і таго-жа ў зуросту маладым юнакам прыйшлося яшчэ больш як год не бацьчы роднага краю.

— Куды вы трапілі?

— Пра гэтую старонку біяграфіі раней не мог гаварыць, а калі хто і адважваўся, замоўчвалася. Залчылі нас у Савецкую Армію, узброілі, мы прынялі прысягу. І пешшу пайшлі праз Польшчу на Ваўкавыск.

Ішлі ажню да 20 жніўня. Затым аднаго чырвонаармейскага кніжкі, па-грузілі ноччу на машыну і павезлі. Аказаліся на... шахтах у Тульскай

«Спаднічкі» Міхалапа

У Нацыянальным мастацкім музеі выстава «Маё XX стагоддзе. Час, які мінуў». На ёй прадстаўлена кераміка і фотаздымкі першага дырэктара і стваральніка галоўнага мастацкага музея краіны Міхалапа Міхалапа. Выстава прымеркавана да яго 125-годдзя.

Выстава складаецца з 70 фотаздымкаў, якія дэманструюць Мінск у пасляваенныя часы, 1945—1956 г. Цікавае сведчанне пра іх час вачым невячэрня чалавек. Ёсць і некаторыя фота з сямейнага альбома Міхалапа. Дапаўняе экспазіцыю некалькі керамічных твораў з уласнасці сям'і мастака. Міхалапа Пракаповічу ўсё жыццё даводзілася спалучаць мастацкую дзейнасць з арганізатарскай. Ён быў шырока вядомы ў першую чаргу як мастак-кераміст, але займаў у розныя часы значныя адміністрацыйныя пасады, з'яўляючыся пры гэтым беспартыйным. Зусім нядаўна імя Міхалапа стала звязвацца са стварэннем Нацыянальнага мастацкага музея. Менавіта ён у 1939—1941 гг. быў яго першым дырэктарам. Раней гісторыя музея адлічвалася з пасляваеннага часу, і з яго стварэннем звязвалася імя Алены Аладавай.

— Гэты чалавек валодаў выключнымі арганізатарскімі здольнасцямі. Таму ў 1915 годзе яго накіравалі завучам у Віцебскую народную мастацкую вучэльню. Там ён арганізаваў керамічны аддзяленне, — распавядае Уладзімір Пракаповіч, дырэктар Нацыянальнага музея. — Але самае галоўнае, што Міхалап Міхалап быў першым дырэктарам сённяшняга Нацыянальнага музея і яму удалося сабраць абсалютна ўнікальную калекцыю. На жаль, пры ім музей праіснаваў усяго два гады. Потым пачалася вайна, і на шосты дзень немцы захапілі Мінск. Пачалася эвакуацыя, уратаваць вялікую мастацкую калекцыю ў Міхалапа не было магчымасці. Але вы толькі ўявіце, што тады ў нашым

музеі было 48 спаднічых пасяоў! Тых самых, за якімі мы сёння так ганяемся і якія ўвабляюць годнасць і дух беларускага народа!

Насамрэч, калі б у тагачаснага дырэктара музея была магчымасць эвакуаваць калекцыю музея і вярнуць яе потым на радзіму, то нашы сучасныя фонды былі б кожна багацейшыя. Але тым не менш, Міхалап і так зрабіў шмат для беларускага мастацтва. Вядомы ён яшчэ і тым, што правёў шмат эксперы-ментаў у галіне паліваў, распрацоўваў унікальныя тэхналогіі керамічных матэрыялаў, арганізаваў фарфара-фаянсавую вытворчасць у рэспубліцы. Большасць яго керамічных твораў была прыята духам беларускай прыроды, мела яркавыя нацыянальныя колеры. Пра гэта сведчаць назвы яго работ: «Васілёк», «Лён», «Бэльба». Дзе-нідзе і сёння, акурат на вуліцах жыхары Беларусі могуць сустрэць творы Міхалапа Міхалапа.

— У тых часы ўсе вучэльні літары былі апрануты ў так званы «фартушкі» ці «спаднічкі», — такі дэкаратыўны элемент на ніжняй частцы літарнага слупа, — распавядае Настася Скепян, кандыдат гістарычных навук, праўнічка маста-ка. — «Спаднічкі» для гэтых літароў былі выкананы ў метале і мелі прыгожы малюнак, у якім былі скарыстаны фрагменты спаднічых пасяоў. Эскізы для такога дэкору рабіў якраз Міхалап Міхалап. Махліва, і сёння дзе-небудзь яшчэ можна пабачыць гэтыя «спаднічкі». Згодна з тагачаснымі тыпамі архітэктур-ных планаў, літары са «спаднічкі» Міхалапа ўсталяваліся ў Віцебску, Мінску і Гомелі. Ведаю, што калі ў Мінску рэстаўра-валіся некаторыя з такіх літар, Нацыянальны музей ўзяў сабе некалькі экзэмпляраў «спаднічак» на захаванне. А новыя усталяваныя «спаднічкі», зробленыя з сучаснага пластыкавага сплава, аналагічныя тым, што распрацаваў Міхалап

Воўляга ЧАЙКОУСКАЯ.

БОЛЬШ ЧЫМ ТУРЫЗМ

(Заканчэнне. Пачатак у нумары за 30 красавіка.)

ПРАЦОЎНЫЯ МЕСЦЫ

«Сядзіба Сяргея Мілаградскага» адносіцца да зусім іншай катэгорыі. Яна з ліку першых, прымае гасцей больш за 10 гадоў. Ёе гаспадар Сяргей Чарненка ўзначальвае Грамадскую раду па аграэкавізму ў Рэчыцкім раёне. Але і тут ёсць зона, якая прымае турыстаў, і будаўнічая пляцоўка. Такое мы бачылі ледзь не на кожнай сядзібе. Гэта сведчыць, што аграэкавізм у нашай краіне толькі ў пачатку шляху.

Дом у знакамітай вёсцы Мілаград Сяргея Чарненка будаваў у 1993 годзе для сябе і сяброў. Ідэя заняцця аграэкавізмам прыйшла ад італьянскіх партнёраў па бізнэсе, якіх ён запрасіў у гасці. Потым Сяргей Пятровіч даведаўся, што такія сядзібы ёсць ужо ва Украіне, у Прыбалтыцы, ён захацеў заразіць аграэкавізмам Беларусь,

зарабіць, але калі ты не будзеш штогод рухацца наперад, то гэты бізнэс загіне. Не выратуюць і пільготы. Таму ўсе заробленыя сродкі ўкладваюцца ў развіццё.

Сяргей Чарненка будзе «зімні» банкетны павільён з эстрадай, барнай стойкай, танцпляцоўкай і залай, дзе можна будзе пасадзіць за стол 100 чалавек. У новай будынкі ён ужо ўкладу 24 тысячы долараў. Гэта пры тым, што складзеныя яны са старых зрубавіч, «Разабраць і перавезці два зрубавіч каштуе 10 мільёнаў», — заўважвае гаспадар.

На ўчастку ўжо гэтым летам з'явіцца і асобнае падвор'е для тых, хто



Старыя рэчы на аграэкаві-бах набываюць другое жыццё. Гэты апарат у Мілаградах працуе.

гардзіцца, якое дало назву адной з першых культур на Беларусі. Усіх сваіх гасцей, якім цікавая гісторыя, ён вядзіць на месца разкопак. Але гэта тэрыторыя, на жаль, пакуль ніяк не абазначана.

Без разумення і дапамогі мясцовых уладаў гаспадар аграэкавіцы такую справу не зрушыць з месца, нават калі знойдзе сродкі. Пад тур-ыстычную сцэжку можна было атрымаць грант ПРА-АН, але выканкам павінен быў больш актыўна ўключыцца ў работу...

Чарненка лічыць, што для далейшага развіцця аграэкавізму трэба было б вырашыць пытанне з назапаваннем пенсійных зберажэнняў для гаспадару аграэкавіцы, і магчымасць размяшчаць на сядзібах камандзіроваўчых. Але гэты пытанні адрававаны ўжо не мясцовымі уладам. Як і тое, што хвалюе яго больш за астатня. Яго Сяргей Пятровіч агучыў на Міжнароднай канферэнцыі «Аграэкавізм — стан і перспектывы развіцця». Тады віцэ-прэ-м'ер Беларусі Анатоль Тозік пагадзіўся, што праблема, пра якую казаў Чарненка, варта ўвагі ўрада.

— Калі нам, суб'ектам аграэкавізму, далі магчымасць плаціць падатак 35 тысяч у год, чаму тады будаўнік, які ў мяне працуе, павінен плаціць 200 тысяч у месяц? — кажа гаспадар «Сядзібы Сяргея Мілаградскага». — Плачу будаўніку 500 тысяч, а для яго 200 тысяч — грошы сур'езныя. Магу не наймаць яго, але часта сядзіба — адзіная магчымасць зарабіць. Знайці працу на вёсцы няпроста. У мяне ўвесь час працуе 5 чалавек, і ў сезон яшчэ некалькі — рыба-кі, грыбнікі. Чаму б не даць ім магчымасць легалізавацца? Трэба павярнуцца да вёскі тварам.

Тады, лічыць Сяргей Чарненка, гаспадарам стала б выгада пярмаці і сям'і на доўгі тэрмін. Пакуль што рэнтабельным з'яўляецца толькі карпаратыўны адпачынак, выселілі і банкетны. Чарненка бірз 130 тысяч з чалавека за суткі з трохазавым харчаваннем. Летам чала трохі менш, зімой — больш. Да цэнаўтварэння Сяргея Пятровіч імкнецца падыходзіць гнутка: калі чалавек застаецца на другія суткі — мінуў 5 працэнтаў, на трэція суткі — мінуў 10 пра-цэнтаў, пастаняным кліентам — 15-працэнт-нае зніжка. Разам з тым ён супраць таннага адпачынку: «Чым ніжэй вы будзеце ставіць цану, тым горш будзеце вашы гасці».

«Сядзіба Сяргея Мілаградскага» стала лепшай у Гомельскай вобласці ў намінацыі «Гасціннасць». У рэспубліканскім конкурсе яна трапіла ў лік лідароў. У бліжэйшым нумары «Звязды» — аповеды пра іншых нямінантаў. Воўляга МЯДЗВЕДЗЕВА.



Дошка з візітоўкамі гасцей — прадмет гонару гаспадара «Сядзібы Сяргея Мілаградскага».

але хутка зразумею, што «хвароба» ўжо падчлпеная і тут...

У Сяргея Чарненкі ёсць своеасаблівы славуцасць — дошка з візітоўкамі гасцей. Тут пакінулі свае тэлефоны турысты з Італіі, Швейцарыі, Паўднёвай Афрыкі, ЗША, Турцыі, Тайвана, Японіі...

— Палова ад усіх маіх турыстаў — замежныя гасці, — кажа гаспадар. — Я свабодна валодаю плячю мовамі і лічу, што любая аграэкавіда прадставіць краіну. Гэта павінен разумець і мясцовыя ўлады, ад супрацоўніцтва з якімі шмат чаго залежыць. Калісьці на маёй сядзібе хацелі між-народны семінар правесці і зрабілі дарогу. Але ёсць і іншыя рэчы, дзе без падтрымкі дзяржавы абійсцае цяжка. Мы не так шмат зарабляем. Я сабе не магу зарыз дазволіць 200 долараў выдаткаваць на арганізацыю сайта. Так, на аграэкавізме можна добра

Яна + Ён

МЫ ТАКІЯ РОЗНЫЯ...

У растаране яна не заказвае сабе дэсерт, але з'ядае вашу ўсё, што адбываецца на экране тэлевізара і раскідае шкарпэткі па ўсім доме?

Нашы звычкі шмат у тым вызначаюцца прыналежнасцю да чаго або іншага полу, лічачы псіхалагі. Яны за-думаліся над тым, чаму мы так час-та не задаволеныя паводзінамі адно аднаго? У выніку быў складзены спіс рэчэй, якія даводзяць мужчын да шаленства і прымуюць жанчын скар-дзіцца сяброўкам на сваіх каханках.


Што мужчыны ненавідзяць у жанчынах?

«Яна адмаўляецца ад дэсерту, каб потым з'есці мой!»

«О, не, я сьцяга і не хачу нічога на дэсерт», — гаворыць яна ў растаране, калі вачэра ўжо падыходзіць да канца. Але калі мужчына заказвае сабе пірожнае, ніводна жанчына не можа ўтрымацца ад таго, каб яго не пакаш-таваць, а то і з'есці цалкам. Мужчын раздражняе жаночая нявызначанасць і перамалёўнасць, асабліва калі гэта датычыцца ежы.

Доўгія валасы

Нагледзячы на тое, што многім муж-чынам падабаюцца паненкі з доўгімі і прыгожымі валасамі, у побыце гэтыя самыя валасы могуць стаць прычынай сварак і скандалаў. Многія мужчыны скардзяцца, што доўгія валасы парт-нёркі забіваюць зліў у ваннай. Мала таго, што прычэсаныя зліў даводзіцца менавіта мужчыну, дык яшчэ жанчыны не прызнаюць той факт, што гэта мена-віта іх валасы ва ўсім вінаватыя.



Што б мне пачытаць?

Сумесны адпачынак — гэта выдат-нае падстава бліжэй пазнаёміцца і пра-весці добра час. Жанчыны рыхтуюцца да паводзі на курорт вельмі старанна: яны бяруць з сабой мноства ўбораў, сукінак, некалькі пар купальнікаў, абутку і кучу ўпрыгажэнняў, але ніколі не бя-руць кнігу! Набытыя ў аэрапорце ца-сасы не ратуюць, бо прачытавацца за пару хвілін. І тады жанчына бірае кнігу, якую мужчына даўно хацеў пачытаць і ўзяў для гэтых мэт на адпачынак.

Яна не ведае, чаго хоча!

Жанчыны ніколі не могуць даклад-на сказаць, чаго хочучы. Напрыклад, ты запрашаеш яе ў растаран, прапа-нуючы выбраць кухню — кітайскую, італьянскую або японскую. «Мне ўсё роўна, можама пайсці, куды табе хоча-цца», — адказвае яна, і ты заказваеш столік у італьянскаму растаране. І толькі ў самы разгар вечара, калі ваша спа-даражніца сумна разглядае свае спагэ-і, выясяляецца, што яна не пераносіць італьянскую кухню.

Жанчыны падманваюць самі сябе</

ЗВЯЗДА 5 мая 2011 г.

Галашэнне — «канал» духоўна-эмацыянальнай сувязі паміж жывымі і памерлымі

Асобна неабходна сказаць некалькі слоў пра псіхалагізм памінальнага рытуалу. Памінікі на могілках наскрозь былі прасякнуты галашэннямі. Галасілі звычайна пажылыя жанчыны, радзей — моладзь і мужчыны. У народным асяроддзі нават ганьбавалі тых жанчын, якія не ўмелі добра галасіць.

- Таматыка памінальных галашэнняў (роччатых прычтанню па памерлых) была даволі шырокая, іх аснову складалі рытарычныя пытанні-звароты да памерлых бацькі і маці, бабулі і дзядулі, іншых сваякоў: На каго ты нас пакінуў? Чаму не забіраеце нас да сябе? Як вам жывецца на тым свеце?
• Разам з тым прысутныя на могілках ведалі, што забаранялася галасіць над першым памерлым дацем, а таксама пасля захавання сонца.
• Галашэнні — надзвычайна своеасаблівы і непаўторны фальклорны жанр. Яго адметнасць перш за ўсё ў тым, што ён «жывае».

Усміхнемся

Калі адскакае дзіця дзве без скрыпкі — значыць, яно іграе на фарціянах.

- Дачка (у 6 гадоў): — Мама, ты сёння такая прыгожая!
— Ах, дзякуй, любімая!
Дачка (у 16 гадоў): — Мама, ты сёння такая прыгожая!
— Колькі?
Крымінальны каламбур! Дырэктар аптэчнай базы абвінавачаны ў крадзяжы бюстгалтарэ асабліва буйных памераў у асабліва буйных памерах.

Толькі ў Расіі каля ўваходу ў начны клуб усталююць дзве камеры. Першая камера фіксуе тых, хто уваходзіць у клуб, а другая, добра замаскіраваная, сочыць, каб першую не ўранілі.

— Калі мужык развівае найбольшую жукцасць — калі бяжыць за жанчынай або па бутэльку?
— Калі з бутэлькай уцякае ад жанчыны!

Пенсіонерка Людміла Пятроўна, вяртаючыся з дачы, так спыталася на апошнюю электрычку, што дагнала перадапошнюю.

Муж і жонка пасварыліся і не размаўляюць. Праз некаторы час яна вырашыла памірыцца і кажа: — Добра, добра, не крыўдуй, мы з табай абое взнавітае. Трохі памаячала і дадала: — Асабліва ты!

Усцяянаў, беларусы Р. Краўцоў і М. Крышталь (праблемы-100). Вам цікава будзе пазнаёміцца з лепшым творам чэмпіянату — эцюдам П. Шкльдава (8,5 ачка па змесце):

Белія: f2, дамкі b2, g3 (3). Чорныя: a5, c7, d6, f8, g5, дамкі e1 (6). Пашукіце перамогу за белых у рамках нашэга бліца-60/3.

Аўтарскі-13/17 Яго працягвае гросмайстар СССР Леанід Вітошкін (Гомель) камбінацыяна-эцюднай малюткай:

Белія: b6, c3, e1, g5 (4). Чорныя: a3, a7, d2, g7 (4). Перавага белых.

Тэрмін для адказаў традыцыйны — два тыдні. Напіраўце іх на адрас: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а, рэдакцыя газеты «Звязда», рубрыка «Шашкі».

РАЦЭННІ Калі ласка, правярце свае рашэнні ранейшых заданняў.

Бліц-59/4 (М. Грушэўскі). Выпраўленне пазіцыі, якая ўдзельнічае ў ЧРБ-15/100: I 42 (38:47) II 34, 3-29 (24A) 10, 19х. A(20) 25 (19) 10, 27I (24) 16 (12) 21 (30B) 35х. B(18) 6/27х. II 37?, 3 (27) A31 (41) 22 (12) 17 (47) 6 (29) 1 (24) 39-34 (10) 4 (33) 4:18 (17/11/6)=. II A14 (32) 28 (41) B3 (12, 10, 46)=. I B22 (47)=. I 33?, 3, 42 (38/33 III, IV)=. III(29/24) 10, 19х. IV(20?) 25 (19) 10, 27х.

Аўтарскі-13/13 (Л. Вітошкін): e3, g7, I hg5 (e5) b8, II c3 (g1) III a7 (ab4) f2 (d2) c3, c3х. I c3? (b6) b2 (cb4) a3, c3 (bc5) d4, f6 (c5) e7 (d4) d8 (c3) f4 (d2) f6 (b4) c5 (e1)=. II f2? (g1) a7 (d4) c3 (cb4) d4 (a3)=. III f2?, c3 (d4IV)=. IV (cb4?) V14, c1х. Vd4(a3) c5 (b4VI)=. V (b2?) b6, a1х.

Галоўны рэдактар У. НАРКЕВІЧ. РЕДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: І. БАРАНОЎСкі, С. ГРЫБ, У. ЗДАНОВІЧ (намеснік галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА, Л. ЛАХМАНЕНКА, С. ПРОТАС (намеснік галоўнага рэдактара), С. РАСОЎСЬКА, Л. РЫЖАНКОВА (першы намеснік галоўнага рэдактара), Л. СВДРІЦКАЯ, А. СЛАНЕЎСкі (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛШЫК, Л. ЦІМОШЫК, І. ШУЧЭНКА.

НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а. Тэлефоны: прыёмная — 287 19 19 (г.п.факс); аддзелаў: пісьмаў — 287 18 64, падпіскі і распаўсюджвання — 287 18 36, 287 18 51, юрыдычнага — 287 19 68, сакратарыята — 292 05 82, адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; «Мясцовае самакіраванне» — 292 21 03, уласных карэспандэнтаў: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелі: 40 91 92, Баранавічах: 47 71 94, Магілёве: 32 74 31; бухгалтэры: 292 22 03.

http://www.zviazda.by; ПРЫЁМНЫ тэлефакс: 287 17 79, РЭКЛАМНЫ тэлефакс: 287 17 79, e-mail: info@zviazda.minsk.by

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нсуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў, іх меркаванні не з'яўляюцца супадзеннем з меркаванням рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адказнасьці на іх пісьмы. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

ЗАСНАВАЛІНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь. РЕГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА.

СКАНВОРД

Склаў Андрэй МІХАЙЛАЎ.

Сканворд з 15 пачатковымі літэрамі і 15 канцавымі літэрамі. Літары ўключаны ў сетку з выявамі будынкаў і помнікаў. Літары: 1. М, 2. Г, 3. П, 4. Я, 5. С, 6. Р, 7. А, 8. К, 9. А, 10. С, 11. К, 12. А, 13. С, 14. К, 15. А.

АЙБАЛІТА ЎВЕКАВЕЧАЦЬ У БРОНЗАЕ У ВІЦЕБСКУ

Бронзавае скульптура казанскага героя — добрага зварынага доктара Айбаліта — з'явіцца ў самым ценры старажытнага Віцебска. Скульптуру ўстановаць перад адным з карпусоў Віцебскай дзяржаўнай акадэміі ветэрынарнай медыцыны. Менавіта гэтая навучальная ўстанова, добра вядомая далёка за межамі нашай рэспублікі ішчэ з савецкіх часоў, замовіла выраб вельмі сімвалічнай скульптуры. Айбаліт можа быць усталяваны на пастаменце ўжо ў пачатку чарговага навучальнага года. Цікава, што пакуль канчаткова не вызначылі, якія зварыны будуць разам з ветэрынарам. На адным з варыянтаў — сабакі і свінкі.

ПОБАЧ З ТУРАЎСКІМ ЛУГАМ

Марадуны вярнуліся на помнік, і прайшоў фестываль

Май — час вяртання з вярхоў птушак. Тры год запар на пачатку мая ў старажытным Тураве адбываецца незвычайны фестываль, ініцыятарам правядзення якога з'яўляецца сучасная вядомая беларуская грамадская арганізацыя «Ахова птушак Бацькаўшчыны». Зноў на гарадской плошчы сабраліся і тураўчане, і жыхары навакольных вёсак, якім цікава больш ведаць пра знамяніты тураўскі луг, побач з якім праходзіць іхняя жывіца. А можа, і стаць прыхільнікам захавання гэтага найважнейшага біятопу на прасторы Еўропы. А чаму б і не? Чаму гэты кутчок Палесся цікавы жыхарам іншых краін (і нават арнітолагам Каралеўскага таварыства аховы птушак Вялікабрытаніі) але не заўсёды цікавы самім палешанам? Фестываль ажрас з праводзіцца для папулярызацыі прыпяцкага берага, на якім вольна раскінуцца тысячагадовы Тураў.



Людзі прыйшлі і прыехалі адчуць святая, паўдзельнічаць у ім, павясціцца, убачыць сталічных артыстаў, парадавацца за сваіх мядоўшых. На фестывалі гучалі песні ў выкананні фальклорных і дзіцячых гуртоў, лілася старажытная музыка дудароў. Дэфіле на тэрыторыі птушак падрыхтавалі тураўскія старшакласніцы. Дзеці ліплілі з гліны і малявалі на асфальце птушак, а майстар-класы ім давалі мастак з Мінска Аляксей Квяткоўскі і кераміст з Шушліна Уладзімір Каласоў. Вучняў з суседняй з Туравам вёскі Хільчыцы прывёз на святая даў-

вядомымі куточкамі свету, таму з боку Каралеўскага таварыства будзе ісяці падтрымка важных праектаў па захаванні гэтага біятопу.

А ці ведаем мы, колькі птушак у гэтай дні на тураўскім лузе? Вось што скажаў на адкрыцці фестываля дырэктар АПБ Віктар Фянюк: «Падчас вяснянай міграцы калі Турава знаходзіцца сабе прыстанак больш за 50 тысяч гусей, больш за 100 тысяч турутануў (вуд кулікоў) і больш за 30 тысяч качак».

А ў гэты час на ўскраіне горада ішла звычайная праца навукоўцаў: на станцыі кальцавання (дарэчы,

СЕННЯ

Table with columns: Сонца, Усход, Заход, Даўжыня дня. Rows: Мінск, Віцебск, Магілёў, Гомель, Гродна, Брэст.




НАДВОР'Е на заўтра



...у субверзіі



Паважанага хроснага Станіслава Іванавіча СКОРБА з вёскі Рынкаўцы Шучынскага раёна віншавем з 80-годдзем! Жадаем добрага здароўя, доўгіх гадоў жыцця і ўсяго самага найлепшага. Сям'я Федарка.



ШАШКІ

Пад рэдакцыяй міжнароднага арбітра Мікалая ГРУШЭЎСКАГА «ПАГОДА ў ДОМЕ»-8 Аб'юляем восьмы конкурс на прызы калектыву Свіслацкага прадпрыемства жыллёва-камунальнай гаспадаркі (кіраўнік Канстанцін Міхайлавіч БАРАЎСкі) — з нормай першага спартыўнага разраду па шашках.

Будуць адзначаны пераможцы конкурсу, яго суддзю і каардынатар, а таксама лепшая рашальніца.

Усяго будзе 24 заданні, падрыхтаваныя вядучым рубрыкі са сваёй практыкай, кожнае з якіх ацэньваецца ў адно ачко. Падаём першае з іх:



Белія: b6, c3, e1, g5 (4). Чорныя: a3, a7, d2, g7 (4). Перавага белых.

Тэрмін для адказаў традыцыйны — два тыдні. Напіраўце іх на адрас: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а, рэдакцыя газеты «Звязда», рубрыка «Шашкі».

РАЦЭННІ Калі ласка, правярце свае рашэнні ранейшых заданняў.

Бліц-59/4 (М. Грушэўскі). Выпраўленне пазіцыі, якая ўдзельнічае ў ЧРБ-15/100: I 42 (38:47) II 34, 3-29 (24A) 10, 19х. A(20) 25 (19) 10, 27I (24) 16 (12) 21 (30B) 35х. B(18) 6/27х. II 37?, 3 (27) A31 (41) 22 (12) 17 (47) 6 (29) 1 (24) 39-34 (10) 4 (33) 4:18 (17/11/6)=. II A14 (32) 28 (41) B3 (12, 10, 46)=. I B22 (47)=. I 33?, 3, 42 (38/33 III, IV)=. III(29/24) 10, 19х. IV(20?) 25 (19) 10, 27х.

Аўтарскі-13/13 (Л. Вітошкін): e3, g7, I hg5 (e5) b8, II c3 (g1) III a7 (ab4) f2 (d2) c3, c3х. I c3? (b6) b2 (cb4) a3, c3 (bc5) d4, f6 (c5) e7 (d4) d8 (c3) f4 (d2) f6 (b4) c5 (e1)=. II f2? (g1) a7 (d4) c3 (cb4) d4 (a3)=. III f2?, c3 (d4IV)=. IV (cb4?) V14, c1х. Vd4(a3) c5 (b4VI)=. V (b2?) b6, a1х.

5 мая

1780 ЗАВАЯ — расійская імператрыца Кацярына II і аўстрыйскі імператар Іосіф II сустрэліся ў Магілёве для абмеркавання пытання аб другім падзеле Рэчы Паспалітай.

1935 ГОД — Іосіф Сталін на сходзе, прысвечаным выпуску чырвоных афіцэраў, сказаў сваю славутую фразу «Кадры вырашаюць усё!».

«Як бы дрэзна мужчына не думаў пра жанчыны, любяць жанчыны думае пра іх яшчэ гори». Нікала Шамфор (1741—1794), французскі пісьменнік-мараліст.

Кірмаш АДРЭДНА РЭДАКЦЫЯ Тэлефон: 287 17 79

ПРЫВАТНЫЯ АБВЕСТКІ

- ПРАДАЕЦЦА Тэл.: МТС 2285172, 8 0163 498371. □ Дача ў в. Чарняты Мядзельскага р-на, возера 100 м. Тэл.: 8 0215551233, 8 029 777 23 09. □ 2-пакаёвая кватэра ў Лунінец. 30 тыс. у.а. Тэл. 8 044 761 16 00. □ А/М «Фальксваген В5», 1999 г.в., 1,9 ТДІ, з Германіі. Універсал. Тэл. 8 029 644 91 77. □ Бульбакпапка «Палычка» 1250 у.а., у добрым стане, прычэл двухвосковых самароўны. Узда. Тэл. 8 029 507 88 19. РОЗНАЕ □ Рэлеўтар па рус. мове 5—11 клас, тэсціраванне. Тэл.: 8 017 246 20 45, МТС 274 93 79.

ЗВЯЗДА КУПОН ДЛЯ БЯСПЛАТНАЙ ПРЫВАТНАЙ АБ'ЯВЫ

ЗАПОЎНІЦЕ РАЗБОРЛІВ, ВЫРАЖАЕ І ВЫШЛЕ ІА АДРАС РЕДАКЦЫІ: 220013, Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10 А. Тэлефон для давадак 287 17 79.

Form with fields for Name, Surname, Address, Phone, and Date.

АБ'ЯВЯЗКОВЫЯ весткі не для друку: ВАША ПРОЗВІШЧА, АДРАС, ХАТНІ ТЭЛЕФОН. Пашпарт, серыя № Выдадзены Подпіс Дата




Анатоль КЛЯШЧУК. Фота аўтара.



Анатоль КЛЯШЧУК. Фота аўтара.



Анатоль КЛЯШЧУК. Фота аўтара.



Анатоль КЛЯШЧУК. Фота аўтара.



Анатоль КЛЯШЧУК. Фота аўтара.




Анатоль КЛЯШЧУК. Фота аўтара.



Анатоль КЛЯШЧУК. Фота аўтара.



Анатоль КЛЯШЧУК. Фота аўтара.



Анатоль КЛЯШЧУК. Фота аўтара.